

НА ВЫХАДНЫЯ ПАДМАРОЗІЦЬ, УНАЧЫ МЕСЦАМІ ДА МІНУС 8

Гэтымі днямі халоднае паветра з Атлантыкі прынясе на нашу тэрыторыю адразу некалькі вільготных атмасферных фронтаў. Як паведамлі карэспандэнту «Звязды» спецыялісты Рэспубліканскага гідромэцэнтра, сёння ўдзень пройдзе невялікі дождж, а тэмпература паветра ўсталяецца ў межах 4–9 градусаў цяпла. У суботу таксама захаваецца павышаная воблачнасць. Уначы без ападкаў, удзень — месцамі дождж і мокры снег. Тэмпературы фон уначы істотна панізіцца да 0–5 марозу, пры праіснах да мінус 6–8 градусаў. У нядзелю ўначы ападкаў не прадбачыцца, але будзе ветрана і мароза да мінус 3–5 градусаў. Удзень 8 красавіка месцамі пройдуць невялікі дождж і стане цяплей за 3–8 градусаў. Згодна з папярэднімі прагнозамі, у пачатку наступнага тыдня 9–10 красавіка чакаецца кароткачасова павышэнне тэмпературы да 8–13 градусаў, па паўднёваму заходу — да 14–16 градусаў цяпла. Аднак у чацвер чакаецца чарговая хваля пахаладання.

Сяргей КУРКАЧ.



Прэміі — таленавітай моладзі

Пытанні дзяржаўнай падтрымкі таленавітай моладзі будуць разглядацца на веснавай сесіі парламента Беларусі. Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімір Каналёў. Учора ён прыняў удзел ва ўрачыстай цырымоні ўручэння штогадовых прэміяў Гомельскага аблвыканкама таленавітай моладзі рэгіёна. «На веснавай сесіі мы разглядаем шэраг законапраектаў, якія датычацца сацыяльнага блока пытанняў, у тым ліку па падтрымцы таленавітай моладзі», — сказаў Уладзімір Каналёў. Ён адзначыў, што дзяржава надае вялікую ўвагу падтрымцы таленавітай моладзі, вызначаючы значны грашовыя сродкі. Напрыклад, у Мінску шэраг спецыялізаваных школ, куды таленавіты дзеці могуць прыхаць з абласных цэнтраў, атрымаць месца для жыхарства і прадоўжыць навучанне, удасканальваючы свае здольнасці. Паводле слоў Уладзіміра Каналёва, шмат робіцца і ў рэгіёнах краіны па стварэнню умоў для развіцця здольнасцяў таленавітай моладзі. Выступаючы пасля канцэрта маладых лаўрэатаў, старшыня Палаты прадстаўнікоў паведаміў, што «у канцы красавіка гэтыя таленавіты хлопчыкі і дзяўчынкі таксама атрымаюць парламенцкую прэмію».

Выступае лаўрэат прэміі Ганна СЛАВАШЭВІЧ.

«Гарачы» тэлефон «Звязды» 287-17-41

Праблема: птушкі «акупавалі» трубы на даху...

Сам'я, што пражывае ў двухпавярховым прыватным доме на тэрыторыі Ждановіцкага сельскага Савета, сутыкнулася з наступнай праблемай. На даху іх жылі маецца некалькі труб, у тым ліку дзве з іх — вентыляцыйныя, ад катла ацяплення. На трубах маюцца спецыяльныя прыставаккі, каб гасіць іскры. Паміж прыставаккімі і трубама існуе невялікая адлегласць, але гэтая аказалася дастаткова, каб прывабіць птушак. Літаральна штодня двадзіцца іх ганяць, аднак усё дарэмна. Імкнучыся зрабіць на трубах гнёзды, яны бесперапынна носяць рознае галле, смецце, якое, зразумела, правальваецца ўніз. Есць рызыка, што выцяжка заб'ецца, і прадукты гарэння пойдучы ў памяшканне. Самастойна выправіць сітуацыю — абгарнуць трубы металічнай сеткай — мы не можам, бо спынае вялікая вышыня. Падкажыце, можа, якія арганізацыі на платнай аснове аказваюць фізічным асобам паслугі па такіх работах? Месца, каб на ўчастак магла заехаць спецтэхніка, ёсць, — прасілі заяўнікі. У пошуках адказу мы першай справай звязаліся са спецыялістамі Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС (можна яшчэ было звярнуцца ў абласное ўпраўленне). Як патлумачылі ў яго фінансаво-эканамічным аддзеле, ёсць пэўны пералік работ на вышыні, які на платнай аснове работнікі МНС могуць выконваць у тым ліку і для фізічных асобаў. Каб скарыстацца такімі паслугамі, жадаючым трэба пісьмова звярнуцца на імя начальніка Мінскага гарадскога ўпраўлення. Праўда, папярэдзілі нас, кошт паслугі для грамадзян можа быць крыху дарагаватым. Канчатковы кошт могуць вызначыць спецыялісты толькі на месцы, але прыкладна трэба зыходзіць з разліку: каля 100 тысяч рублёў за гадзіну працы каленчатага пад'ёмніка або аўталесвіцы. Плюс кошт прабегу спецтэхнікі да месца прызначэння. На ўсялякі выпадак мы звярнуліся яшчэ ў некалькі арганізацый, якія маюць на ўзбраенні пад'ёмнікі-вышкі. Але, напрыклад, спецыялісты «Мінгарсвятла» і «Мінгар...» адказалі, што такія паслугі насельніцтву іх арганізацыі не аказваюць. Тэхніка, канешне, ёсць. Няма спецыяльна абучаных людзей, якія маглі б выконваць падобнага кшталту работу. Па гэтай жа прычыне нам адмовілі і ў «Мінскзеланбудзе» — арганізацыі, што займаецца, у прыватнасці, абрэзкай дрэў. P.S. Патрэбныя чытачам паслугі быццам бы аказваюць на платнай аснове раёныя камунальнікі. Праўда, на дадзены момант патрэбная тэхніка, што мелася ў арганізацыі, знаходзілася ў рамонтце. Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



6 КРАСАВІКА 2007 г.
ПЯТНІЦА
№ 65 (25930)
Кошт 400 рублёў
ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ПАВЫСІЦЬ ЭФЕКТЫўНАСЦЬ РАБОТЫ ПРАДПРІЕМСТВАў

5 красавіка адбылася рабочая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Сяргеем Сідорскім. Прэзідэнт быў праінфармаваны аб ходзе веснавых палівавых работ у краіне. На гэты час зярвыя збожжавыя культуры пасяяны на 77 працэнтах запланаванай плошчы. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу завяршыць сяўбу да 10 красавіка. Таксама Прэзідэнту было далажана аб тым, што сельгаспрадпрыемствы Беларусі на час правядзення веснавых палівавых работ забяспечаны палівам, хімічнымі ўгнаеннямі ў неабходным аб'ёме. У гэтых мэтах урад аказвае неабходную падтрымку сельгасарганізацыям.

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў правесці якасны рамонт сельгастэхнікі з мэтай максімальнага выкарыстання яе рэсурсу для палівавых работ. Сяргей Сідорскі таксама праінфармаваў Прэзідэнта аб папярэднях выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале 2007 года. Прырост ВУП у студзені — сакавіку гэтага года чакаецца на ўзроўні 8,3—8,5 працэнта да аналагічнага перыяду 2006 года, што адпавядае прагнозу 2006 года, што адпавядае прагнозу на паказчыку. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў першым квартале гэтага года ў параўнанні са студзенем — сакавіком 2006 года павялічыўся на 9 працэнтаў. Крыху горш працавалі прадпрыем-

РОЗГАЛАС

НА ГОМЕЛЬШЧЫНЕ ПЯТАЯ ЧАСТКА РАБОТНІКАў АТРЫМЛІВАЕ ЗАРПЛАТУ ў «КАНВЕРТАХ»
Па выніках сацыяльнага апытання ў рамках акцыі Міністэрства па падатках і зборах «Не — зарплата ў канверце!» выяўлена, што ў Гомельскай вобласці каля 20 працэнтаў апытаных грамадзян атрымліваюць зарплату ў «канвертах». Апытанне выявіла, што механізм неафіцыйнай зарплаты ў гэтым рэгіёне больш за астатніх карыстаюцца грамадзяныя сярод індывідуальных прадпрыемальнікаў, на долю якіх прыпадае каля 65 працэнтаў такіх выплатаў. Каля 35 працэнтаў заробкаў работнікі прыватных прадпрыемстваў атрымліваюць без афіцыйнага адлюстравання ў дакументах. Як сведчыць апытанне, 36 працэнтаў рэспандэнтаў, што атрымліваюць зарплату ў «канверце», не ведаюць нормы працоўнага заканадаўства, якія вызначаюць парадак заключэння працоўных дагавораў і формы аплаты працы.

МІЛЬЁН КВЕТАК НА РОЗНЫХ ГУСТ

Сёлета ў Гродне плануецца высадзіць каля мільёна самых розных кветак. Гараджкія клумбы ўпрыгожаць лабелі, аksamіткі, гіяцынты, віёлы, петуні, кларифітум, канны, пеларонкі... Спецыялісты «Гродназеланбуд» ўпершыню пачнуць фарміраванне клумбаў на адронах, у кампазіцыях будзе выкарыстоўвацца каларыя граўі. Сяргей КУРКАЧ.

14 ПАЦЯРПЕЛЫХ У АДНЫМ ДТЗ

У Мінску ў выніку ДТЗ 13 чалавек атрымалі траўмы ў выглядзе ран і ўдараў і адзін шпіталізаваны з дыягназам страцення мозгу. Аб гэтым паведаміла карэспандэнту БЕЛТА начальнік аддзлення арганізацыі ўзаемадапамогі са СМІ і прапаганды УДАІ МУС Беларусі Ганна Банадыч. Аварыя адбылася на вуліцы Маякоўскага. Вадзіцель «МАЗа», рухаючыся са двара заднім ходам, не прыняў неабходных мераў пераезда і пры ачышчэнні маневру і тым самым стварыў перашкоду для маршрутнага таксі, якое рухалася па першай паласе. У выніку адбылося сутыкненне. Па факту здарэння праводзіцца праверка. Як адзначыла Ганна Банадыч, віны вадзіцеля маршрутнага таксі ў ДТП няма, бо ён, як і належаць у адпаведнасці з Правіламі дарожнага руху, ехаў па першай паласе. Кар. БЕЛТА.

Вызначаныя заканадаўствам правы і свабоды грамадзян павінны безумоўна забяспечвацца

Правы і свабоды грамадзян, вызначаныя ў заканадаўстве, павінны быць безумоўна забяспечаны. Гэта абавязак усіх дзяржаўных органаў, уключаючы судовыя інстанцыі, заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы 5 красавіка старшыню Канстытуцыйнага суда Рыгора Васілевіча. Кіраўнік дзяржавы быў праінфармаваны аб выніках работы Канстытуцыйнага суда за 2006 год. На сустрэчы абмеркаваныя праблемы, што існуюць у правапрымяняльнай практыцы. Прэзідэнт звярнуў увагу на неабходнасць безумоўнага выканання Канстытуцыі і дзейных заканадаўчых актаў. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў асабліва важнае значэнне работы са зваротамі грамадзян. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ПРЫКМЕТЫ КАРУПЦЫІ

Учора адбылася антыкарупцыйная кардынацыйная нарада кіраўнікоў праваахоўных органаў Беларусі. Як адзначыў ініцыятар гэтай сустрэчы «співакоў», Генеральны пракурор краіны Пётр Міклашэвіч, на нарадзе быў вызначаны пералік карупцыйных злачынстваў, абмеркаваны канкрэтныя захады па іх выкараненні і прадухіленні. У прыватнасці, паводле слоў генеральнага пракурора, зараз налічваецца 14 саставаў злачынстваў, якія маюць «карупцыйны прыкметы». Найперш гэта хабарніцтва, крадзяжы шляхам злоўжывання пазнакомствамі і іншыя службовыя злачынствы. Дарчы, адказваючы на пытанне аглядальніка «Звязды», Пётр Міклашэвіч адзначыў, што сёлета назіраецца станоўчая тэндэнцыя змяншэння колькасці карупцыйных злачынстваў. Прычым, паводле слоў генеральнага пракурора, прыкладна трэць такіх парушэнняў закона складаюць службовыя падлогі, якія не ўяўляюць вялікай небяспекі для грамадства. Тым не менш удзельнікі нарады прыйшлі да высновы аб неабходнасці актывізаваць наступ на карупцыю. Кіраўнік пракуратуры, МУС і КДБ дамовіліся стварыць адзіны банк звестак аб карупцыйных злачынствах. У гэтай электроннай базе будзе інфармацыя аб усіх злачынствах і адміністрацыйных правапарушэннях, якія маюць прыкметы карупцыі. Паводле слоў Пятра Міклашэвіча, гэта дадасць магчымасць рабіць грунтоўны аналіз карупцыйных з'яў і грамадстве і прымаць эфектыўныя меры па іх выкараненні. Мікола ДЗЯБЕЛА.

ХТО БЯЖЫЦЬ З «КАРАБЛЯ»?

Салей зноў не прыедзе па сямейных абставінах, да Калюжнага — не дазваніцца

Учора нацыянальная зборная Беларусі па хакею праявіла ў Палацы спорту сваю першую трэнерку на фінішнай прамой да чэмпіянату свету ў Маскве і Мінска. Галоўны трэнер каманды Курт Фрэйзер (на фота) паставіў перад ігракамі задачу паскорыць «хуткась думкі», каб хакісты працавалі з шайбай не толькі тэхнічна, але і хутка. «Сваю працу мы пачалі з дэвізам «Гуляем, каб перамацаць!», — паведаміў амерыканскі спецыяліст і заўважыў, што, на жаль, не ўсе яго падначаленыя зараз могуць рухтвацца да сусветнага першынства-2007. — Да серады 3-за траўмы не можа трэнервацца Дзмітрый Мясешка, прыкладна тры тыдні на лёд не выйдзе Канстанцін Кальцоў, у якога пашкоджана рука, пакуль не працуе і Максім Цвяткоў 3-за траўмы галеностапа. Аднак не толькі траўмы, але і іншыя прычыны выбіваюць са зборнай хакеістаў, якія маглі б яе ўзмацніць сваёй цудоўнай гульні. Так, ужо канчаткова вядома, што нашай камандзе не дапаможа Руслан Салей, бо яго жонка чакае другое дзіця (па гэтай жа прычыне Салей ужо неж прылучыўся да зборнай). «Зорны» заакеянскі дэсант, Андрэй Касціцян з «Манрэалю» Міхаіл Грабубоўскі з «Гамільтана», не з'явіцца ў складзе нацыянальнай зборнай, пакуль іх каманды гуляюць у НХЛ і АХЛ. Што ж датычыцца Аляксея Калюжнага, бронзавага прызёра сёлетняга расійскага суперлігі, то, як адзначыў Курт Фрэйзер, «з ім ніяк не атрымліваецца выйсці на сучыць, а гэты іграк нам бы спатрэбіўся». Нагадаю, што пабачыць беларускую зборную ў гульні напярэдадні старту чэмпіянату свету можна будзе 20 красавіка ў Мінску і 21-га — у Жлобіне ў матчах супраць нарвежцаў. Ірына ПРЫМАК.

МЕСЦА СУСТРЭЧЫ — БАБУЛІНА ПЕЧ



Двухгадовы жыхар Віцебска Данік ВОЛКАЎ у гасцях у бабулі ў вёсцы Камень Лепельскага раёна.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

КАДЫРАў АФІЦЫЙНА СТАЎ ПРЭЗІДЭНТАМ ЧАЧНІ

Учора ў загарадных рэзідэнцыях кіраўніка Рэспублікі, што размешчана ў Гудэрмесе, адбылася інаўгурацыя Рамазана Кадзірава. На цырымонію ўступлення Кадзірава на пасаду ў Чачню прыбылі больш за 1500 гасцей і 500 афіцыйных асобаў. Толькі з Масквы прыляцела адзінаццаць чаргавых рэйсаў. 30-гадовы Рамазан даў клятву на рускай мове, пасля чаго пасведчанне прэзідэнта ЧР яму ўрачыў паўпрэд прэзідэнта Расіі ў Паўднёвай федэральнай акрузе Дзмітрый Козак.

ЮШЧАНКА НЕ ЗРОБІЦЬ «НІ КРОКУ НАЗАД»

Прэзідэнт Украіны Віктар Юшчанка запатрабаваў ад кабінета міністраў распачаць падрыхтоўку да пазачарговых выбараў у Вярхоўны Рад і забяспечыць іх выкананнем. Учора падчас выступлення на пасяджэнні Савета нацыянальнай бяспекі і абароны, кіраўнік дзяржавы нагадаў, што канкрэтныя задачы для падрыхтоўкі парламенцкіх выбараў вызначаны ў яго ўказе для кабінета міністраў, так і для Цэнтральнай выбарчай камісіі. Звяртаючыся да прэм'ер-міністра Віктара Януковіча, прэзідэнт нагадаў яму аб крывадушнай адказнасці за невыкананне ўказа аб роспуску Рады, які ўжо ўступіў у сілу. Юшчанка заявіў, што яго не адменіць. «Я не зраблю ніводнага кроку да адмены ўказа», — заявіў украінскі прэзідэнт. Юшчанка таксама выказаў упэўненасць, што ў дзяржаўным

ІРАНСКІ ПАДАРУНАК НА ВЯЛІКДЗЕНЬ

Іран адпусціў брытанскіх маракоў і марпехаў. Самалёт кампаніі British Airways, з нядзюнімі іранскімі палоннымі на борце, учора днём прызямліўся ў лонданскім аэрапорце Heathrow. Як паведаміла прэс-служба, марпехі ліцелі дадому бізнес-класам, дзе радасна адзначалі сваё вызваленне. Па некалькі інфармацыі, іранцы шнодра адаралі сваіх буйных палонных перад адпраўкай. Маракі прывезлі з сабой сумкі сувеніраў, усходніх прысмакаў і арожа. Пасля прыбыцця ў Вялікабрытанію вайскоўцаў верталётамі даставілі на базу марской пяхоты «Чыўно», якая размешчана ў англійскім графстве Дэвон, дзе ім будучы зададзены пытанні аб 13 днях правядзення ў Іране.

Перадсвяточнае

КУЛІЧЫ НА ВЫБАР!

Каля 20 найменняў велікоднай прадукцыі для жыхароў Віцебскай вобласці выпусціць напярэдадні Вялікадня РУВП «Віцебскхлебпрам». Яе асартымент будзе ўключаць здобныя булочки, вапны, кексы, кулічы і пірагі, у састаў якіх увайдучы разынкі, аржкі, курага, ванілі і іншыя інгредыенты. Асабліва ўвагу тэхнолагі аб'яднання ўдзялілі знешняму афармленню сваёй прадукцыі і ўпакоўцы. Апошняй будзе вызначана маляўнічасцю і спецыяльнай святочнай сімволікай. НА ЗДЫМКУ: за работай Наталля СЫЧОВА.



Фота Аляксандра ХІРОВА, БЕЛТА.

Звяздоўскія прызы — на ўсіх рэгіёнах краіны

Гэтымі днямі ў сценах рэдакцыі прайшоў чарговы штоквартальны розыгрыш прызоў сярод чытачоў, якія даслалі ў газету свае карткі на ўдзел. Па добрай традыцыі, якая захавана і цяпер, на кон разам з дробнымі прызамі былі выстаўлены і буйныя — мікрахвалевая печка «Гарызонт», каларыя тэлевізар «Віцязь», а таксама халадзільнік «Атлант». Вырышыцелямі лёсаў, як і раней, сталі нашы чытачы. Зараз гэтую ганаровую і адказную місію выканалі Сяргей Петрычэў і Іна Казлоўская (на фота). З іх лёгкай рукі сваіх гаспадароў знайшлі амаль два з паловай дзесяткі прызоў. Вельмі прыемна, што яны раздзіліліся па ўсіх рэгіёнах краіны, а гэта дае нам падстава меркаваць аб яшчэ большай папулярнасці рэкламнай гульні.



Погудзь Мікалай Антонавіч, в.Вітаці, Вілейскі раён, Мінская вобласць. Раманчук Аляксей Тарасавіч, г.Мінск. Наручны гадзіннік з фірменным лагатыпам «Звязды» Пабагайла Мядодзія Мікалаевіч, г.Ляхавічы, Брэсцкая вобласць. Касенка Васіль Мікітавіч, в.Валаўск, Ельскі раён, Гомельская вобласць. Ціхамірава Ганна Раманавна, в.Дружба, Ашмянскі раён, Гродзенская вобласць. Алейнік Міхаіл Кірылавіч, в.Любончы, Кіраўскі раён, Магілёўская вобласць. Кульбака Ірына Антонаўна, г.Клецк, Мінская вобласць. Лаўшук Сцяпан Сцяпанавіч, г.Мінск.

Мікрахвалевая печка Калінін Васіль Андрэевіч, п/а Чырвоная Беларусь, Быхаўскі раён, Магілёўская вобласць. Каларыя тэлевізар «Віцязь» Цярэшка Генадзь Сцяпанавіч, в.Дамашы, Маладзечанскі раён, Мінская вобласць. Халадзільнік «Атлант» Юргіевіч Тамара Іванаўна, г.Дзятлава, Гродзенская вобласць. Яшчэ раз вышлі ўсёх звяздоўскіх лаўрэатаў з удачай. Спадзяёмся, што ў наступны раз яна ўсім нецца і іншым. Просім прабачэння, якія ў спісы ратам закралася недакладнасць, бо не ўсе купоны запойнены разборліва. Свае прызы, шануючыя чытачы, вы можаце атрымаць, пачынаючы з сённяшняга дня. Для атрымання прыза неабходна мець папярэдні падпісны калон на ўказаны перыяд (кантактныя тэлефоны — 287-17-79 і 287-17-81). Суперпрызы — мікрахвалевую печку, каларыя тэлевізар і халадзільнік — па традыцыі супраціўляюцца рэдакцыі дастаць самі ў час наступнай падлічкі калон, дзе ўрачыць ішчасна ласкава ва ўрачыстай абстаноўцы. Заставайцеся з намі! Уладзімір ЗДАНОВІЧ.

ISSN 1990-763X
Курсы замежных валют, установленные НБ РБ (для бн рублика) з 6.04.2007 г.
1 доллар США 2 143,00
1 еўра 2 864,01
1 палівай лат 4044,54
1 літовай літ 829,53
1 чэшская крона 102,45
1 польскі злоты 745,73
1 расійскі рубль 82,46
1 украінская грыўня 423,94
Курсы замежных валют, установленные НБ РБ (для бн рублика) з 6.04.2007 г.
Центрбанк РФ 25,9871
100 UAH 51,3133
1000 BYR 12,0881
EUR 34,7214
Агенства Уладзіміра Граўцова
Падпісчыцы на часопіс «Гомельскія навіны» на 2007 год у рублёвай і беларускай валютах. Тэлефон: 287-89-01.

Леанід ЗАЯЦ:

«У НАС ПРАЦУЮЦЬ ЛЕПШЫЯ!»

У рэспубліканскую дзесятку лепшых па вытворчасці малака раёнаў уваходзяць пяць прадстаўнікоў з Мінскай вобласці. Як адначасова намесні старшын Мінскага аблвыканкома, старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню Леанід Заяц, агульная рэнтабельнасць жывёлагадоўлі ў вобласці павялічылася летась да 12,4 працента. На долю малочнай галіны прыходзіцца 80 працэнтаў прадукцыі.



— Трэба аддаць належнае людзям, якія працуюць у сельскай гаспадарцы. Менавіта іх самаадданая праца, мэтанакіраванасць і дасягненні пастаянна задаюць дазволілі зрабіць значны рышок і заняць пазіцыю лідараў у краіне, — з падзякай адзначаў Леанід Канстанцінавіч. — За два гады вытворчасць малака павялічылася на 31 працэнт, м'яса — на 37 працэнтаў. Сур'ёзныя поспехі назіраюцца і ў птушкарэўніцтве. Мы ганарымся тым, што летась усе тры месяцы перамажам у рэспубліканскіх спаборніцтвах па вытворчасці яек занялі птушкарэўніцкі цэнтральнай вобласці. На агракамбінат «Дзяржынскі» першы сярэд прадпрыемстваў, якія вырабляюць птушынае мяса.

Вялікае ўкладанне ў скарбніцу дасягненняў вобласці ўносяць гаспадаркі Мінскага раёна. Сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы «Шчымысліца» — прадпрыемства, дзе выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі. Летась тут атрымалі ад каровы ў сярэднім 6911 кілаграмаў малака. Аднак гэта не з'яўляецца мяжой для старшын

СВК Васіля Цішкова. Дзякуючы таму, што сёлетня папоўна матунасць выходзіць ферма «Строчыцы», дзе ёсць даўняя зала, усталявана сучасная камп'ютарная сістэма, зараз тут замест васьмі даярак статак у 400 галоў абслугоўваюць толькі тры. Сярэдняя заробатная плата жанчын складае 680 тысяч рублёў. — Ферма гэтая з'явілася два гады таму, будавалі мы яе самастойна, так званым гаспадарчым спосабам. На ёй выкарыстоўваюцца перадавыя тэхналогіі, і не толькі з тэхнічнага пункту гледжання. Мы перайшлі на свабоднае ўтрыманне жывёлы, перагледзелі падходы да рацыёну. Знаходжанне, у асноўным, на свежым паветры добра ўздзейнічае на жывёлу. Палава кароў, дзякуючы генетычнаму скрывахванню, маюць канадскае паходжанне, а ў будучым увесць статак будзе складацца з перспектывных парод, — кажа старшыня гаспадаркі.

У гэтым годзе СВК «Шчымысліца» пачынае будаўніцтва яшчэ адной малочнатаварнай фермы. Кошт аб'екта па прыблізных пад-

ліках складзе 2 мільярды рублёў. Новае, як прызначае Васіль Цішкова, заўсёды сустракаецца з невялікімі сумненнямі — а можа, не атрымаецца?

— Такія думкі былі і ў нас, калі мы толькі пачыналі будаваць ферму «Строчыцы». Шчыра скажу, было крыху страшнавата. А потым мы пераканаліся ў эфектыўнасць камп'ютарных тэхналогій, аўтаматычных сістэм. Вопыт паказваў, што выдаткі хутка вяртаюцца. Дзякуючы таму, што жывёла зараз не знаходзіцца на прыязі, а праводзіць шмат часу на свежым паветры, вытворчасць малака расце. Мы скарацілі на 70 працэнтаў выкарыстанне паліва і энергіі — на ферме дзейнічае эканамічная сістэма ацяплення, таксама адмовіліся ад транспарціравання. Механізацыя выключнае выкарыстанне ручной працы ў час кармлення, — угадвае Васіль Цішкова. — Таму другую па ліку ферму, якая таксама будзе абсталявана даўняй залай і камп'ютарнай сістэмай, будзем узводзіць у гэтым годзе.

Сёлетня гаспадарка ставіць перад сабой задачу атрымаць сярэдняю прадуктыўнасць кароў у 7150—7200 кілаграмаў. Сёння за доўжэ карова дае 20 літраў малака. Па выніках за мінулы год рэнтабельнасць малочнай вытворчасці склала 11 працэнтаў, амаль усё малако рэалізавалі вышэйшага гатунку.

Паводле слоў Леаніда Заяца, у 2006 годзе толькі на рэканструкцыю асноўных сродкаў сельскагаспадарчай вытворчасці вобласці — малочнатаварных фермаў, жывёлагадоўчых комплексаў, птушкарэўніц было ўкладзена 63 мільярды рублёў. Аб'ём прыбыткаў ад рэалізацыі прадукцыі стаў большым на 11 мільярд рублёў. Цэнтральная вобласць заняла першае месца ў Беларусі па выніках спаборніцтва ў вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі за мінулы год. Але мы не збіраемся спынацца на лаўрах.

Дзімтрый Альбер. Мінскі раён.



Даяркі СВК «Шчымысліца» — таксама лепшыя.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Глыбінка

Горад з адным прадпрыемствам

Косава — самы маленькі горад не толькі ў Браскаў вобласці, але, відаць, і ва ўсёй краіне. Зараз у ім жыве крыху менш за дзве паловы тысячы чалавек. Вёскі з удвая большай колькасцю насельніцтва — не такія ўжо рэдкасць. А тут горад, з 1919 года населены пункт мае статус горада.

Яшчэ дзесятак-другі гадоў таму ўсё ў Косаве жыло, развілася вакол адзінага вялікага прадпрыемства — мэблевай фабрыкі. Поўная назва — Косавіцкае вытворчае мэблевае аб'яднанне, бо аб'ядноўвала яно ў сабе некалькі філіялаў. Працавала ў Косаве 900 чалавек, а на ўсёй вытворчасці — 1100. Усе гарадскія шматпавярхоўкі ўзводзіліся ў свой час як жыллыя для работнікаў МВА. Гаспадарчым спосабам будавалі гадоў дваццаць таму фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Было памішканне нават для свайго музея. Узвялі ў свой час і чатырохпавярховую кантору. Цяпер гэты офіс дадае галаўнога болю кіраўніцтву прадпрыемства. У вялікім горадзе за арэнду такіх плошчаў можна было б небагула капейку мець. А каму здаст тых кабінеты ў двухтэрыснай па сутнасці мястэчку? Прадпрыемству, на якім заняты менш за дзве сотні чалавек, зусім не патрэбны такія вялікія кіраўнічыя апартаменты.

Да пачатку новага стагоддзя мэблевае аб'яднанне скараціла колькасць занятых прыкладна ў дзесяць разоў і стала тым прадпрыемствам, якія прынята называць «ляжачымі». У першыя месяцы 2004 года МВА як злоснаму негласпальчыку адключылі газ. І... нечакана гэта стала стымулам для ажыўлення вытворчасці. Выйсцэ знайшлі ў мясцовых відах паліва. У справу пайшлі адходы ўласнай вытворчасці — стружка, драўляныя абрэзкі. Нават катлы для прычысткаў новай кацельні маніравалі і пераарблялі самі. Знайшліся крыніца энергіі — станкі ўключыліся. Пайшоў нарочыце аб'ём вытворчасці. Па выніках 2005 года спрацавалі з пэўным прыбыткам, па выніках 2006 года — з яшчэ большым.

Мне давяска лямбдава на прафсаюзным сходзе прадукцыйнага прадпрыемства. І ніхто там ні на што не спрадзіўся. Наадварот, прыемнае ажыўленне выклікала ўключэнне ў калектывны дагавор пунктаў пра матэрыяльную дапамогу да юбілейных дат, сямейных урачыстасцяў. Жанчыны амаль з радасцю адзначалі, што ўпершыню за многа гадоў на 8 Сакавіка атрымалі падарукі.

Дырэктар аб'яднання Аляксандр Белякоў на перспектывы вытворчасці глядзіць аптымістычна. Галаўная праблема зараз, паводле слоў кіраўніка, састарае на 94 працэнты абсталяванне. Аблвыканкам абяцаў пазыку на замену станкоў. Калі слова ва ўладных кабінетах стрымаюць, то абнавіць асартымент прадукцыі можна будзе ўжо сёлета.

Менавіта з прадпрыемствам звязана свае надзеі частка жыхароў Косава. Калі яно пачало згасаць, уладкоўваліся хто куда мог. Сёй-той пайшоў у мясцовую гаспадарку. Адзінкі знайшлі работу ў прадпрыемствах. Некаторыя ездзяць на работу ў Івацэвічы. Была б магчымасць, многія вярнуліся б назад, — так лічыць старшыня гарадскога Савета Марыя Люндзішава. Яна, дарэчы, і сама шмат гадоў адпрацавала на МВА. Прыехала некалі маладым спецыялістам на вытворчасць. Папрацавала Марыя Васільеўна і ў новым музейным комплексе, прысвечаным паміці Тадэвуша Касцюшкі. Музей-сядзіба Касцюшкі ўсяго за тры-чатыры кіламетры ад Косава.

Дык вось, у дзяржаўнай праграме развіцця малых гарадоў, над якой яшчэ ідзе работа, адным з напрамкаў развіцця Косава пазначаны прамысловыя-турыстычны. Касцюшкаўскае сядзіба, вядома, шкавы для турызму аб'ект. Але акрамя пункта харчавання ён не мае ніякай інфраструктуры, якая б магла прыцягнуць сучаснага турыста. Вось калі ўдасца аднавіць палац насупраць, як і задумана, з гасцінчым комплексам, гэта будзе прараў. Есць такое рашэнне абласнога каардынацыйнага савета па захаванню спадчыны, і ёсць надзея, што не застаўна яго пратаколам ад намерах. Косава і само багатае гісторыі: горад з магдэбургскім правам у мінулым, мае патрэбу ва ўпарадкаванні сваіх помнікаў даўніны.

Але найбольш непакоіць кіраўніка гарадскога ўладу замаруджванне з рэканструкцыяй Дома культуры. Гэта велікі патрэбна на сёння ўстанова. Стара, пабудавана за польскім часам, знаходзіцца ў аварыйным стане. Для новага выкупілі ў МВА будынак кац званай працягой канторы, які неабходна рэканструяваць. Грошы выдзелены раёнам. Занялі асаваенне і зацягваецца. Марыя Люндзішава толькі пост мэра гарадка нядуша, і ўжо прыйшла да высновы, што трэба больш настойліва турбаваць адпаведных служб, каб справа прасоўвалася хутчэй. Клопатам новага старшыні стала таксама мясцовая вобласць. На першыя сродкі для яе перааснашчвання і паляпшэння. Спрадзяюцца ў Косаве, што настанне чарга аднавіць даўно пакінуты мэблеўшчынкам фізкультурна-аздараўленчы комплекс.

Як казаў карэспандэнт «Звязды» намеснік старшын Івацэвіцкага райвыканкома Аляксандр Сарока, сацыяльныя паляпшэнні ў Косаве раённая ўлада бачыць у звязцы з ажыўленнем малага бізнесу. Зараз там працуюць некалькі індывідуальных прадпрыемстваў, але гэтага мала. Райвыканкам мае намер падтрымліваць ініцыятыўных людзей, якія змогуць укладзі грошы і стварыць новыя рабочыя месцы ў горадзе.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Пытальнік

Кожны ўласнік акцыяў мае права самастойна вырашаць: перадаваць або не каштоўныя паперы ва ўласнасць дзяржавы

У газеце «Звязда» перыядычна друкуюцца артыкулы наконт прыватызацыі дзяржаўнага маёмасці, у якіх адзначаецца, што на сельніцтва нашай краіны велікі марудна абмяняе свае чэкі «Маёмасць» на акцыі акцыянерных таварыстваў. Нежадане абмяняе на акцыі чэкі «Маёмасць» выходзіць з таго, што гэта дарэмна справа... За 40 гадоў працы я атрымаў ад дзяржавы 104 чэкі «Маёмасць». У ліпені 1999 года абмяняў іх на акцыі ААТ «Мінспраектмэбля», атрымаў 26 акцыяў. За гэты перыяд я ні разу не быў запрошаны на сход акцыянераў, двойчы за гэтыя гады атрымаў дывідэнды па 750 рублёў — гэта менш чым кошт аднаго батона. У ўкладваў чэкі ў акцыі «Мінспраектмэбля» таму, што ведаў гэта прадпрыемства, якое на той час працавала рэнтабельна. І вось у лютым гэтага года атрымаў ад «Мінспраектмэбля» цэлы стос дакументаў і пісьмовае паведамленне аб тым, што дадзенае акцыянернае прадпрыемства знаходзіцца ў стане неплачэжаздольнасці і на падставе сходу акцыянераў (на які мяне не запрашалі) пераўтвараецца ў дзяржаўнае. З гэтай нагоды мне прапануецца ахвяраваць свае акцыі дзяржаве... Я канешне, адмовіўся. Прыкладно да ліста копію паперы, якую атрымаў з ААТ «Мінспраектмэбля».

Георгій Сяргеевіч СЕМЯНЧУК, г. Івацэвічы.

Перш чым рухацца далей, ёсць сэнс цалкам прывесці тэкст гэтай паперы, якую даслаў наш чытач з вядомага 40-гадовам стажам, паколькі я змест мае прамое дачыненне да справы і дапамагае лепш зразумець як яе сутнасць, так і сутнасць скаргі Георгія Сяргеевіча. «Паважаны акцыянер! У мэтах фінансавая аздарулення і забеспячэння бясстратнай работы ААТ «Мінспраектмэбля» сходам акцыянераў таварыства ад 02.11.2006 года прынята рашэнне аб рэструктурызацыі пратэрмінаванай запячычанасці ў вызначаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.08.06 г. № 538.

Правядзенне мерапрыемстваў па рэструктурызацыі пратэрмінаванай запячычанасці прадугледжвае абавязальную перадачу дзяржаве акцыяў ААТ «Мінспраектмэбля», якія маюцца ў акцыянера, выніку чаго прадпрыемства будзе дзяржаўнаю формоў уласнасці.

Сродкі, вызваленыя пры рэструктурызацыі запячычанасці, будуць выкарыстаны на інавацыйныя мэты ў адпаведнасці з накіраванымі, вызначанымі ў бізнес-плане ААТ «Мінспраектмэбля», у першую чаргу, на мадэрнізацыю, тэхнічнае перабудаванне вытворчасці і папаўненне абаротных сродкаў. Выкананне ўказаных мерапрыемстваў выведзе прадпрыемства на бясстратную работу, што дазволіць нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, атрымліваць дадатковы прыбытак, частка якога будзе накіравана на сацыяльную падтрымку працоўнага калектыву, ветэранаў і колішніх акцыянераў.

На падставе вышэйвыкладзенага, у адпаведнасці з рашэннем сходу акцыянераў ААТ «Мінспраектмэбля» ад 02.11.2006 г., просім вас ацаніць існуючае эканамічнае стагнацтва ў ААТ «Мінспраектмэбля» і прыняць станоўчае рашэнне аб перадачы на бязвыплатнай аснове належных вам акцыяў дзяржаве. (Дадаць: дагавор дарэння).

Ліст чытача і паперу з ААТ «Мінспраектмэбля», згодна з папярэдняй дамоўленасцю, мы накіравалі ў дэпартамент па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. Вось што рэдакцыя адказаў адтуль.

«З абменам імяных прыватызацыйных чэкаў «Маёмасць» на акцыі ААТ «Мінспраектмэбля» на акцыі акцыянерам гэтага таварыства і атрымалі права працаваць у гэтым акцыянернае таварыстве. Атрымліваць інфармацыю аб дзейнасці таварыства, уносіць прапановы па павышэнню эфектыўнасці яго дзейнасці і павелічэнню прыбытку, вырашаць на сходзе акцыянераў пытанні размеркавання прыбытку, які застаецца ў распарадэнні таварыства. У дадатка да ліста чытача былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Атрыкулам 5 статута ААТ «Мінспраектмэбля» прадугледжана, што аб прыватэнці чарговага сходу акцыянерам паведамляецца не менш чым за 30 дзён, а пазачарговага — за 10 дзён да яго склікання адным з наступных спосабам: накіраваннем пісьмовага паведамлення; уручэннем паведамлення пад асабісты роспіс; публікацыяй інфармацыі ў вызначаным сходам органы друку; іншым спосабам, які дазваляе дакументальна пацвердзіць дату адпраўкі паведамлення.

Паведамляем таксама, што ад імя дзяржавы ў ААТ «Мінспраектмэбля» выступала канцэрн «Белспраперпрам» (дзяржаўнае належаць больш за 63 працэнты акцыяў гэтага акцыянернага таварыства). (Далей чытачу прапануецца звярнуцца па тлумачэнні непасрэдна ў канцэрн, які знаходзіцца ў Мінску па вул. К. Маркса, 16).

Р. С. Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ліст ад Вікенцыя Іванавіча Шчымысліца раёна. У ім чытач накіраваў на тую ж праблему, і Г. Сяргеевіч Сямянчук ААТ «Гродзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў» прапанавала яму бязвыплатна перадаць ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь належныя запячычаныя акцыі акцыянера таварыства. У дадатка да ліста чытачу былі даслааны тры экзэмпляры дагавораў дарэння акцыяў, ужо запойненыя з боку ААТ, і адрасы дэпазітарных цэнтраў ААБ «Беларусбанк», дзе можна аформіць дагавор дарэння...»

Здарэнне

Манітор-бомба

У Віцебску ў выніку выбуху камп'ютарнага манітора пацярпеў малады чалавек. Як расказаў старшы следчы Віцебскага РАУС Ігар Сочнёў, 22-гадовы рамонтнік электраабсталявання прыватнай фірмы працаваў у падсобным памішканні, дзе захоўвалася тэхнічная дакументацыя і камп'ютарная тэхніка, якая не выкарыстоўвалася.

У выніку падключэння аднаго з манітораў адбыўся выбух. Рабочы атрымаў шматлікія колата-рэзананы ранчы твару, тулава, верхніх і ніжніх канечнасцяў. Нягледзячы на тое, што ўрачы ўжо не апасаюцца за яго жыццё, ім цяжка сказаць, ці адновяцца ў маладога чалавека зрок і слых.

Пакуль няма магчымасці ўстанавіць фірму-вытворцу манітора, ад яго засталася толькі прамянявая трубка. Следчы не выключачае, што выбух мог быць справакаваны якім-небудзь пачобным рэчывам, аднак найбольш верагоднай прычынай здарэння лічаць няспраўнасць тэхнікі. Дэталі манітора адпраўлены на экспертызу ў Мінск.



Следчы Першамайскага РАУС Ігар САЧНЁУ вывучае рэшткі манітора.

Дзіяна КУРЫЛА, БЕЛТА.

Ліст у нумар

ПАПЕРЫ — ЁСЦЬ, БАРДЗЮРА — НЯМА

Ведаю: у рэдакцыю людзі пішуць тады, калі не могуць пачуць. Вось, як мы...

Майму мужу 80 гадоў, ён інвалід трэцяй групы і былы вязень. Есць у мяне і брат. Таксама інвалід, трэба і яго даглядаць. А тут на нашай вялікай капітальны рамонт зрабілі, пасля якога ўся вада цячэ ў гарад. Як дождж, як вясна, так і стой з рыдлёўкай, капалі канавы. А сілы ж ужо не трыя... «У курсе» нашай бяды ўсё напачатку стаў ДКУП «Ар'ён» — і выконваючы абавязкі дырэктара, і сам дырэктар, і галаўны інжынер... Узрадавалі нас, паведамілі, што ў другім квартале 2006 года каля дома «будзе прыведзена ў становенне бордюра». Ды толку — паперы ёсць, а бардюра таго дагэтуль няма. Муж 29 сакавіка паехаў на прадпрыемства, каб папытацца, калі будзе, чаму нічога не зроблена. Не скажу — назаўтра камісія прыйшла. Мне дома не было (брату лежы вазіла). Дык яны мужу сказалі, што нічога не рабілі і рабіць не будуць — грошай няма. Горш за тое, нас жа яшчэ і... аштрафуюць, калі не будзем уздоўж свайго



КРАСАВІКА
2007 г.
ПЯТНІЦА
№ 14 (15465)

Гісторыя прафесійна-тэхнічнай падрыхтоўкі налічвае больш чым стагоддзе. У Беларусі першая такая навучальная ўстанова з'явілася на Магілёўшчыне — у 1872 годзе ў Горках на базе мясцовага механічнага завода адкрылася рамеснае вучылішча. У Мінскай вобласці ў 1878-м пачала працаваць Мар'інагорская сельскагаспадарчая школа. Яе прынята лічыць «першай ластаўкай» прафесійна-тэхнічнай адукацыі цэнтральнага рэгіёна.

ПРЫСТУПКА ДА МАЙСТЭРСТВА

У Барысаве адкрыўся абласны музей прафесійна-тэхнічнай адукацыі

У пачатку мінулага стагоддзя (у 1907 г.) адкрылася Ракаўская ніжэйшая прафесійная школа. На той час на Міншчыне самае буйное рамеснае аддзяленне было пры Слуцкай школе. Сістэма імкліва развівалася — у 1910 годзе ў Беларусі працавала 25 прафесійных навучальных устаноў, дзе займаліся больш чым 1,5 тысячы навучэнцаў. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, у верасні 1920-га, было створана Галоўнае ўпраўленне прафесійна-тэхнічнай адукацыі Наркамасветы БССР. На працягу 1920-х гадоў ствараюцца школы заводска-фабрычнага вучнёўства. На Міншчыне першай установай такога тыпу стала Барысаўская лесаэксплуатацыйная школа. У перадавыя перыяды адкрыліся Смілавіцкае ПТВ № 203, а таксама Свірскае ПТВ № 207 і Свірская школа механізацыі сельскай гаспадаркі.



Робаче спецадзёне да твару кожнаму! — лічыць навучанка Вольга САПАЎЕВА.

Амаль адразу пасля вызвалення Беларусі, у лістападзе 1944-га, пачала працаваць Смялявіцкая школа механізацыі сельскай гаспадаркі. Сярод найбольш адметных устаноў, што адкрыліся ў пасляваенны перыяд, — Слуцкая школа майстроў сыравобства і масларобства, якая прыняла першых вучняў у 1948 г. Цікава, што развіццё сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі заўсёды развівалася ў адпаведнасці з запатрабаваннямі народнай гаспадаркі. Напрыклад, у 60—70-я гады мінулага стагоддзя ў Беларусі актыўна пачалі стварацца навучальныя ўстановы, якія рыхтавалі спецыяліфікаваныя кадры для машынабудавання — адразу некалькі такіх вучылішчаў тады адкрыліся ў Барысаве.

У буйным прамысловым цэнтры запатрабаваны спецыялісты самых розных прафесій. Пад адпаведны заказ і скіравана сістэма адукацыі, «сцэну ў жыццё» можна выбраць асабіста, а пасля заканчэння навучальнай установы знайсці прымяненне сваім ведам. Прычым у Барысаве зараз ёсць магчымасць даведацца не толькі пра цікавыя гістарычныя факты, а і літаральна пра ўсе спецыялізацыі і кваліфікацыі, якія можна набыць у сталічным рэгіёне, — днямі ў мясцовым дзяржаўным каледжы адкрыўся першы абласны музей прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Яго экспазіцыя зараз налічвае больш чым 300 экспанатаў (усяго іх у фондзе каля 600), інтэрэс да яе вялікі.

— Многае тут створана рукамі дзяцей — шыкоўныя нацыянальныя строй, мастацкія вырабы, — кажа кіраўнік музея Вольга Голуб, — Шмат гістарычных дакументаў, цікавых рэчаў. Музей адкрыты для ўсіх, у першую чаргу мы чакаем школьнікаў, яны могуць выбраць справу свайго жыцця — на стэндах змяшчаюцца падрабязныя інфармацыя пра ўсе ўстановы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Мінскай вобласці. Спалучэнне гісторыі і сучаснасці — вельмі ўдалае, на мой погляд, форма, яна дазваляе дзецям вызначыць моту, да якой яны будуць пасля імянуцца.

...Юлія Падовоя — выпускніца Барысаўскага дзяржаўнага каледжа, яна вучыцца ў эксперыментальнай групе, набыла прафесію прадаўца нехарчовых тавараў, прадпрыемльніка. Сваю ўстанову лічыць прэстыжнай: як кажа дзяўчына, лепш набыць запатрабаваную прафесію, чым з прыгожымі «коркамі» сядзець без працы і ўсялякіх перспектываў уладкавацца. «Мы зноўдзем сваё працоўнае месца, — упэўнена Юлія, — бо попыт на такіх спецыялістаў вялікі. Канстанцін Максімавіч Ясінікі — самы сапраўдны вэтэран прафэзійна-тэхнічнай адукацыі, больш чым 20 гадоў ён адпрацаваў у Барысаўскім ПТВ-121, выкладаў тут грамадскія дысцыпліны. Негледзячы на свой узрост (Ясінікму які-якіх 72 гады), выглядае малацім — усмешлівы, падцягнуты. «Кожны дзень сустракаю вельмі многа сваіх былых вучняў, — кажа Канстанцін Максімавіч, — размовы з імі для мяне як сапраўдны «эліксір маладосці». Аляксандр Мардасэў цяпер выкладае ў Барысаўскім дзяржаўным каледжы эканамічныя дысцыпліны. У свае 26 гадоў ён мае дзве вышэйшыя адукацыі — эканамічную і юрыдычную. У 2005-м Мардасэў узяў удзел у конкурсе «Майстар года», па вобласці ён заняў першае месца, а на рэспубліканскім этапе перамог у намінацыі «Ініцыятыва і творчасць». Піша навуковыя артыкулы — зараз займаецца тэмай усталявання камунікацыйных сувязяў у нестандартных сітуацыях. Вось такі выкладчык. У свай час Аляксандр скончыў Барысаўскае ПТВ-85, дзе атрымаў прафесію кухара-кандытара, пасля чаго тры гады адпрацаваў загалічым аднаго з гарадскіх рэстаранаў.

Усе мае суразмоўцы (кожны па-сваёму) у той ці іншы час прайшлі сваю прыступку ў майстэрства і зрабілі крок у «вялікае жыццё». Варыянтаў для атрымання «сваёй» прафесіі сёння шмат — у сталічнай вобласці праводзіцца падрыхтоўка па 42 вучэбных спецыяльнасцях і 190 кваліфікацыях. Швейнай справе навучаць у 9 установах, гандлёвай — у 12. Па спецыяльнасці «грамадскае харчаванне» можна набыць кваліфікацыю пекара, кандытара, афіцыянта, кухара, бучфчыка і нават бармана. Пры жаданні можна набыць прафесію аўтамобільнага, будаўнічага альбо сельскагаспадарчага профілю. Як бачым, адукацыйных прапаноў на Міншчыне шмат, многія з выпускнікоў іх выкарыстоўваюць.

— Зараз у навуцальных установах прафесійна-тэхнічнай адукацыі вобласці займаецца 16 тысяч навучэнцаў, — адзначае начальнік упраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама Таіса Данілевіч, — Штогод мы выпускаем каля 6 тысяч маладых спецыялістаў для розных галін народнай гаспадаркі, яны запатрабаваны на рынку працы. Усё навучанне павінна быць скіравана на канчатковы вынік — працаўладкаванне выпускніка, кожны з іх павінен знайсці годнае месца ў жыцці. Для гэтага неабходна падрыхтаваць конкурэнтна-здольнага, высокакваліфікаванага спецыяліста. Для гэтага зараз на Міншчыне створаны ўсе належныя ўмовы. На развіццё сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі накіроўваюцца значныя сродкі — летась на гэтыя патрэбы было выдзелена 48 мільярдаў рублёў. Гэты выдаткі цалкам апраўданы, палкоўкі мы судова разумеем, што ўсе такія ўкладанні — сапраўдныя інвестыцыі ў будучыню.

Мікалай ЛІТВИНАЎ.

Мінск—Барысаў—Мінск.

НАЙМАЛЬНІКІ ПАВІННЫ НЕСЦІ АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЛЁС МАЛАДЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ



Фота Аляксандра КЛЕПІЧАНКА

Што ў студэнцкай моладзі павінна стаяць на першым месцы сярод жыццёвых прыярытэтаў: стварэнне сям'і ці атрыманне адукацыі? Ці абавязкова студэнцкая сям'я, у якой з'яўляецца дзіця, павінна ахвяраваць вучобай? Якія захады з боку дзяржавы маглі б падтрымаць маладую студэнцкую сям'ю? Што можа зрабіць кіраўніцтва ВНУ, каб маладая маці магла прадужыць навучанне? Гэтыя з'ямлі не рытарычныя пытанні пругалі на сустрэчы міністра адукацыі Аляксандра Радзюкова са студэнцкім актывам нашай краіны.

Трэба зазначыць, што пасля правядзення ў Беларусі першага Рэспубліканскага студэнцкага форуму сустрэчы міністра адукацыі з прадстаўнікамі беларускага студэнцтва паспелі пераўтварыцца ў добрую традыцыю. Прычым нават цяжка вызначыць, для каго яны ўяўляюць большую цікавасць: для маладых людзей, якія асабіста могуць задаць прадстаўнікам Міністэрства адукацыі хвалюючае іх пытанне, ці для кіраўнікоў міністэрства, у якіх з'яўляецца ўнікальная магчымасць убачыць тую ці іншую зладзённую праблему вачамі самай крытычна настроенай, ініцыятыўнай і сацыяльна актыўнай часткі беларускага грамадства. А што, скажыце, можа быць важней за прадуктыўны дыялог?

На думку студэнткі 4-га курса Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы Валянціны БОУШЫ, якая ўзначальвае Жаночы савет свай ВНУ і ў недалёкай перспектыве збіраецца працаваць сацыяльным педагогам, студэнцкая сям'я з'яўляецца самай уразлівай і неабароненай з усіх сям'яў. Па-першае, у маладых людзей яшчэ адсутнічае неабходны жыццёвы вопыт. Па-другое, ім не ўдаецца пазбегнуць сур'ёзных фінансавых праблем. Патрабляе, даводзіцца тэрмінова вырашаць пытанні з пошукам жылля, уладкаваннем дзіцяці і іншых бытавых праблемах. У Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце навучаюцца зараз 300 студэнцкіх сям'яў, 115 з якіх маюць дзіцяці, у тым ліку 18 няпоўных.

Валянціна Боўша лічыць, што маладым людзям зусім неабавязкова рабіць выбар паміж немаўлямі і вучобай. І з'яўленне дзіцяці ў сям'і двух студэнтаў не выключае аўтаматычна працяг навучання. Але для гэтага ў інтэрнэце і вучэбных карпусах трэба ствараць пакой для мам і дзіцяці і прыцягваць да догляду дзіцяці на час знаходжання іх бацькоў на занятках патражаныя сястры. Маладая сям'я была б вельмі ўдзячна дзяржаве за льготныя крэдыты для набывання дзіцячых прадуктаў харчавання, адзення і вітамінаў. А яшчэ маладым сям'ям патрабавалася псіхалага-педагагічная дапамога па пытаннях выхавання дзіцяці, вядзенню сямейнага бюджэту і выхадзе з крызісных сітуацый. У вялікай ступені трывалася маладой сям'і будзе залежаць ад свачасова атрыманай дапамогі.

Пяцікурснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова Аляксей ЛЕШЧАНКА ўзняў у сваім выступленні праблему размеркавання і пра-

цаўладкавання маладых спецыялістаў.

— Як вядома, для студэнтаў дэўняная бюджэтныя формы навучання размеркаваны з'яўляюцца абавязковым. Згодна з Палажэннем аб размеркаванні выпускнікоў, зацверджаным пастановай урада, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы і кіраўнікі арганізацый абавязаны забяспечыць рацыянальнае выкарстанне маладых спецыялістаў у адпаведнасці з іх спецыяльнасцю і кваліфікацыяй, а таксама павышэнне іх прафесійнага ўзроўню, прымяненне эфектыўных сістэм стымулявання творчай ініцыятывы спецыялістаў, стварэнне для іх неабходных жыллёвых і бытавых ўмоў, — падкрэсліў Аляксей Лешчанка. — Аднак, на жаль, нярэдка выпускнікам па месцы іх размеркавання прадастаўляецца работа не па спецыяльнасці, некаторыя з іх афармляюцца на рабочыя пасады. З такой праблемай сутыкаюцца і выпускнікі нашага ўніверсітэта, асабліва тыя з іх, хто атрымаў размеркаванне ў сельскую мясцовасць. Нярэдка малады педагог вымушаны выкладаць у сельскай школе вучэбныя дысцыпліны не толькі па сваёму профілю. Нядаўна, сустрэўшы выпускніка фізмата нашага ўніверсітэта, я пацкаваўся, як яму працуецца, і той у адказ паскардаўся, што даводзіцца выкладаць у школе прадметы ад фізікі да фізікультуры. Некаторым маладым спецыялістам з эканамічнай і юрыдычнай адукацыяй залічваюць на працу ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю толькі на ўмовах папярэдняга выпрабавання, што супярэчыць артыкулу 28 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Маладыя спецыялісты вымушаны немалую частку ад уласных заробкаў выдаткоўваць на арэнду жылля. Прычым гэтыя выдаткі, як правіла, не кампенсуюцца ім наймальнікам. Акрамя таго, нярэдка прапанаванае наймальнікам жыллё не адпавядае элементарным патрабаванням. Маладым педагогам могуць прапанаваць сезоннае жыллё (турбазы, кемпінгі) ці арэнду пакоя ў высокай бабулі.

Узровень заробкаў у маладых спецыялістаў увогуле не вытрымлівае аніякай крытыкі. У педагогаў-пачаткоўцаў, юрыстаў, эканамістаў зарплата складае, як правіла, 250—300 тысяч рублёў, што не пераўважвае 50—60 працэнтаў сярэдніх заробкаў па краіне. Між іншым, менавіта ў гэты час маладыя людзі ствараюць сям'і, нараджаюць дзіцяці і ўладкоўваюць свой побыт.

На наш погляд, для павышэння эфектыўнасці выкарыстання патэнцыялу маладых спецыялістаў Міністэрства адукацыі павінна праводзіць уласны моніторынг рынку працы. Паміж выпускніком, які атрымаў размеркаванне, і наймальнікам павінен заключыцца дагавор, і ў выпадку парушэння заканадаўства аб працаўладкаванні маладых спецыялістаў да кіраўнікоў арганізацыі, якія далучылі парушэнні, павінны прымяняцца жорсткія санкцыі. Акрамя таго выпускнікам трэба даць магчымасць працаўладкавання па родных і сумежных спецыяльнасцях, што значна спрыяе пошуку першага працоўнага месца.

(Заканчэнне на 2-й стар «ЧЗ».)

Крок да нясушынага лета

Вось і прыйшла вясна. Па раскладзе. Не спазнілася. Самы час будаваць планы на лета. «Я падумаю пра гэта заўтра», — скажаце вы. Але Рэспубліканская маладзёжная арганізацыя «Ліга добраахвотнай працы моладзі» не будзе чакаць, пакуль вы выйдзеце з зімовай спячкі: заяву на ўдзел у міжнародным валанцёрскім летніку ці ў праграме «Студэнцкія атрады» трэба падаць да 20 красавіка. Конкурс вялікі, пашасціць толькі самым смелым, апэратыўным, знаходлівым, ініцыятыўным і, самае галоўнае, матываваным.

Што такое праграма «Студэнцкія атрады» і з чым яе ядуць?

— Мы фарміруем студэнцкія групы для работы ў дзіцячых аздараўчальных летніках Краснадарскага края, — адзначае старшыня праўлення арганізацыі «Ліга добраахвотнай працы моладзі» Вольга ШМІГЕЛЬСКАЯ. — Калі вы сапраўды хочаце паспрабаваць стаць капітанам дзіцячага карабля, цікава правесці вакацыі, знайсці новых сяброў, зрабіць так, каб дзеці паверылі вам і пайшлі за вамі, то гэта праграма для вас.

— Вядома, студэнты — народ небагаты. Ім хочацца адначасова не толькі добра адпачыць, але і зарабіць грошы на дробныя расходы. Якое матэрыяльнае ўзнагароджанне прадуладкавана для ваяцкіх?

— Калі ў вас няма педагагічнай адукацыі, але ёсць вялікае жаданне працаваць з педагогамі, атрады, вы гатовы заняцца сваёй самаадукацыяй у гэтай галіне і да таго ж вы камунікабельны і актыўны чалавек, то вы маеце рэальны шанец стаць удзельнікам праграмы.

— Вядома, студэнты — народ небагаты. Ім хочацца адначасова не толькі добра адпачыць, але і зарабіць грошы на дробныя расходы. Якое матэрыяльнае ўзнагароджанне прадуладкавана для ваяцкіх?

2) 50 працэнтаў аплатае ўдзельнік атрады, 50 — летнік.

— Ці ёсць выхадныя ў ваяцкіх?

— Змена доўжыцца 21 дзень. Кожны ваяцкі мае права на два выхадныя.

— А што вы можаце сказаць пра ўмовы пражывання ваяцкіх?

— Атрады ж хачу папярэдзіць, што там вас не чакае джакуці, тэлевізар і мікрахвалёўка. Умовы самыя сціплыя, студэнцкія, адным словам. Ваяцкія звычайна жыюць з дзецьмі свайго атрады ў дзельных доміках. Кожнаму прадастаўляецца ложка, спальныя прыналежнасці.

Вольга раіць «новенькім» запісацца на першую ці другую змену (вольшча верагоднасць, што вас возмуць), бо на трэцюю і чацвёртую ахвотнікаў вельмі шмат. Узнікае пытанне: як быць з сесіяй?

— Сесію можна здасць датармінова. Наша арганізацыя падрыхтуе для вас ліст з просьбай дазволіць раней здаць экзамены.

— Ці залічваюцца работнікі ў складзе педагагічнага атрады як педагагічная практыка?

— Вы павінны да ад'езду ўзгадніць гэта пытанне ў сваёй навуцальнай установе, пры неабходнасці ўзяць адмацаванне ад працы. А мы, у сваю чаргу, выдзім вам ліст аб тым, што вы працавалі ў педатрадзе.

— А хто аплатае дарогу да месца працы і назад?

— У кожным канкрэтным выпадку гэта агараворачваецца дамовай з прадпрыемствам. Могуць быць наступныя варыянты:

1) дарогу аплатаюць удзельнікі атрады;

КАМСАМОЛЬСКАЕ ВОЗЕРА — НОВАЯ МАЛАДЗЁЖНАЯ БУДОЎЛЯ

Такое рашэнне днямі прыняў Мінскі гарвыканкам. Калісьці возера будавалася і добраўпарадкавана камсамольцамі. У свай час яго ўрачыста адкрылі, заплававанае на 22 чэрвеня 1941 года, так і не абдылося.

Сёння распрацавана канцэпцыя развіцця зялёнай зоны Камсамольскага возера. У бліжэйшыя тры гады тут плануецца стварыць сучасную базу адпачынку. Будзе ачышчаны сам вадаём, абноўлены дрэвы і самотоўе. За абеліскам «Мінск —

горад-герой» размесціцца турыстычны цэнтр. Насупраць бізнэс-цэнтра, які ўзводзіцца на праспекце Пераможцаў, адкрыюцца новы рэстаран. Абодва будучыя будуць звязаны арыгінальным пешаходным мостам над прасэнай часткай. Побач з возерам размесціцца парк атракцыйнаў, спартыўныя пляцоўкі, яхт-клуб, дарога для конных прагулак.

Нашчалкі камсамольскага традыцыйнага члена Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі вырашылі прыняць удзел у рэ-

канструкцыі возера. Сродкі, заробленыя вясной на працоўнай рэспубліканскай акцыі «Маладосць. Традыцыі. Будучыня», пойдуць на правядзенне падземных работ, устаноўку знака камсамолу Беларусі, закладку алеі.

Да пачатку асноўных работ Мінскі гарадскі камітэт БРСМ вырашыў узяць шэфства над Камсамольскім возерам: 5 красавіка правёў у парку 50-годдзя Перамогі, у раёне абеліска «Мінск — горад-герой» суботнік па добраўпарадкаванню.

Іна АРЭХАВА.

ЭЛЕКТРОННЫ АДРАС ДЛЯ КЛАСНАГА КІРАЎНІКА

Неўзабаве ўсе школы Беларусі будуць мець доступ у Інтэрнэт

— Сітуацыя з Інтэрнэтам у школах мяняецца вельмі імкліва. Літаральна два гады таму доступ у глабальную інфармацыйную сетку мелі толькі 10—12 працэнтаў усіх беларускіх школ. Сёння 56 працэнтаў школ мае доступ у Інтэрнэт, з іх прыкладна 72 працэнтаў гарадскіх і 47 сельскіх, — расказаў на прэс-канферэнцыі, прысвечанай праблемам інфарматызацыі сістэмы адукацыі, дырэктар Галоўнага інфармацыйна-аналітычнага цэнтры Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Мікалай ЛІСТАПАДА. — Такія тэмпы дазваляюць прагназаваць, што ў бліжэйшай будучыні ўсе школы атрымаюць магчымасць доступу ў Інтэрнэт.

Гэтыя словы Мікалая Лістапада можна перакласці так: на нашых з вамі вачах школа ў звычайным для нас разуменні цалкам зменіцца: стануць іншыя класы — з інтэрактыўнымі дошкамі, стануць іншымі падручнікі — з электроннай падтрымкай, стануць іншымі наставнікі — з мышкай у руках замест указкі, стануць іншыя зносіны паміж бацькамі і наставнікамі — з дапамогай электроннай пошты замест запісаў у дзённіку... Цікава, ці зменімся мы і нашы дзеці?

Распрацоўшчыкі дзяржаўнай праграмы «Комплексная інфарматызацыя сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2007—2010 гады» ўпэўнены, што ў выніку зменіцца да лепшага ўсё грамадства. Бо дзеці, якія з дапамогай камп'ютарнай анімацыі зразумоўць тэмы тэмаў матэматыкі і фізікі, у якіх так не разабраліся іх бацькі, калі вырастаюць, здолеюць стварыць і эканоміку, пра якую мы толькі марым.

Усе перадумовы сёння ўжо існуюць. Амаль што ў кожнай беларускай школе ёсць камп'ютарныя класы. Аднае Брэсцкая вобласць: там камп'ютарнай тэхнікай не забяспечаны яшчэ 8 працэнтаў школ. Больш за тое, у абсалютнай большасці выпадкаў камп'ютары стаяць

сучасныя. На Міншчыне і Гродзеншчыне — амаль што ўсе. На жаль, на Магілёўшчыне дзеці часцей вымушаны карыстацца маральна састарэлай тэхнікай, асабліва ў сельскіх школах. У некаторых школах можна яшчэ сустрэць нават машыны «Карвет», якія прыгодныя хіба толькі для палеанталогічных музеяў электронікі. Тым не менш, сацыяльны стандарт, які прадугледжвае, што на адзін сучасны камп'ютар павінна прыходзіцца не больш за 30 вучняў, сёння быў выкананы. Іначая справа, ці састарэў сам сацыяльны стандарт?

Бо практыка паказвае, што, калі камп'ютар у школе — не проста мэбля і ахвяра выканання інструкцыі, а актыўны інструмент у навучанні дзяцей, то аднаго, ці нават двух камп'ютарных класаў неда-статкова. Бо яго актыўна могуць выкарыстоўваць і наставнікі пачатковай школы, і прадметнікі, і да-следчыкі, і школьныя кіраўніцтва і псіхологі, і выхавальнікі...

Наконт Інтэрнэту. Есць доступ і ёсць доступ, кажучы дзіцяці. Гэта значыць, што па выдзеленай лініі — нармальны, паўнацэнны Інтэрнэт — сёння мае толькі 6 працэнтаў беларускіх школ. Астатнія — зноў жа, хутчэй для справядзач,



Фота Аляксандра КЛЕПІЧАНКА

тар праграмы «Міжнародныя валанцёрскія праекты» Яраслаў АЛЕЙНІК. — На працягу 2—4 тыдняў маладыя людзі (у праекце можа удзельнічаць любы малады чалавек ад 18 да 30 гадоў, аднак бавоюць выключэнні) разам працуюць, адпачываюць, кантактуюць і знаёмяцца з асаблівасцямі заморскай краіны.

Маецца некалькі відаў валанцёрскіх лагераў: сацыяльныя (праца з дзецьмі, інвалідамі), эканамічны (пасадка дрэў, устаноўка інфармацыйных стэндаў, зборанне смецця), рэстаўрацыйныя (не трэба спадзяванняў, што вам даверача рэстаўрацыю Райхстага, хутчэй за ўсё гэта будзе прамяшканне, у якім патрэбна перапрацаваць сцены), музычныя і тэатральныя (карыстаецца падупярнацыя сродкам асобу).

— Яраслаў, а ў якую краіну можна паехаць?

— Ды ў любую. Мы супрацоўнічаем больш як з 60 арганізацыямі з 56 краін свету. Але адразу пачаўся пераезд да летніц і назад аплатавацца валанцёрам. Таму, перш чым браніраваць аўтабілет у Берлін ці Парыж, будамайце, магчыма менш камфортная паездка на аўтобусе не так траўматычна адб'еца на вашай скарбонцы. А жаданне стаць валанцёрам, наадварот, павялічыцца.

— А колькі доўжыцца работніцкая дзень?

— Ад 4 да 6 гадзін. Субота і нядзеля — адпачынак. Гэта святое.

Паводле слоў Яраслава, пра-жыванне, харчаванне, і поўная

страхоўка — за прымаючым бокам. Як і ў праграме «Студэнцкія атрады», таго, хто марыць пра-дзіць час у пяцізорным гатэлі, да-дзечка расчараваць. Умовы пра-жывання вельмі простыя — сту-дэнцкія інтэрнаты, маладзёжныя цэнтры, школы, палаткі, таму м-тагодна ўзяць з сабой спальны мяшок.

— Для ўдзелу ў праекце трэба запоўніць анкету на англійскай мове. Лепш выбраць некалькі пра-ектаў, якія вас зацікавілі, каб бы-ла альтэрнатыва. Яе мы дасьяем у партнёрскаму арганізацыю. Калі ў выбараным вамі летніку ёсць месца, то яны выдзеляць паўв-раджэнне на ваш удзел. Пасля г-тага вам трэба прынесці дакумен-ты, неабходныя для адкрыцця ві-зы. Гэта: пашпарт са штампам, які дазваляе выезд ва ўсе краіны све-ту, два фотаздымкі, даведку з месца вучобы (працы).

— А якая краіна карыстаецца найбольшай папулярнасцю?

— Германія, без сумненняў. Да-дзечка туды не праблематычна і білеты каштуюць не так дорага, як у іншыя краіны. І тут не абавязо-ва ведаць англійскую мову, да-статкова нямецкай. Але, калі вы не ведаеце ніякай замежнай мо-вы, то ехаць не рэкамендуем.

А замест красомоўнага закл-ючэння — адзін бюракратычны мо-мант: калі вы зацікавілі нейкай праграмай «Лігі добраахвотнай працы моладзі» і хочаце прыняць у ёй удзел, то вам трэба напі-саць заяву на прыём у члены ар-ганізацыі і апліцы членскай ўзно-с (ён складае 50 тысяч беларускіх рублёў).

Надзея ДРЫЛА.

ЭЛЕКТРОННЫ АДРАС ДЛЯ КЛАСНАГА КІРАЎНІКА

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
У праграме вылучаны 6 асноўных напрамкаў. Першы — распрацоўка і ўкараненне нацыянальных інфармацыйных адукацыйных рэсурсаў, электронных сродкаў навучання і галіновых сістэм кіравання. Гэта значыць, што кожны настаўнік-прадметнік зможа выкарыстоўваць на сваіх уроках патрэбныя яму камп'ютарныя праграмы па выкладанню той ці іншай тэмы, і праграмы гэтыя будуць не расійскай (які было звычайна дагэтуль), а менавіта беларускай, якія адпавядаюць нашым падручнікам. Тое ж датычыцца і работы кіраўнікоў усёй збіваньня.

Другі напрамак — інтэграцыя устаноў і органаў кіравання сістэмы адукацыі ў адзінае галіновае інфармацыйнае асяроддзе. Гэта значыць, што да 2010 года 85 працэнтаў усёй беларускай школ будзе мець магчымасць абмену інфармацыяй паміж сабой і доступу ў сетку Інтэрнэт.

Трэці напрамак — інфраструктуры. Праблема абнаўлення парка камп'ютарнай тэхнікі застаецца актуальнай. Паводле статыстыкі, за год маральна старэе прыкладна 60 працэнтаў камп'ютараў. Гэта значыць, што праз чатыры-пяць гадоў мы павінны будзем заміняць у школах усе камп'ютары. У школах, дзе колькасць вучняў больш за 640, павінны быць адкрыты дадатковыя камп'ютарныя класы. Пад тэхнічнай маюцца на ўвазе не толькі камп'ютары, але і праекцыйнае абсталяванне, інтэрактыўныя дошкі, камунікацыйнае абсталяванне для стварэння лакальных сетак і забеспячэння доступу ў Інтэрнэт.

Чацвёрты накірунак — развіццё сістэмы падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі спецыялістаў. Справа ў тым, што сёння кожны настаўнік абавязаны павышаць сваю кваліфікацыю раз у пяць гадоў, але гэтага недастаткова для інфармацыйнага тэхналогія, якія развіваюцца вельмі хутка. Таму вырашана рытываць у Галоўным інфармацыйна-аналітычным цэнтры, у Акадэміі паслядыпломнай адукацыі прадстаўнікоў раёнаў — так званых чыстоўраў, якія потым будуць рэзюмэ па школах і знаёміць з усім новым сваімі калегамі.

Два наступныя напрамкі — прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне інфармацыйнай адукацыі.

— На жаль, да сёння мы не маем сур'ёзных распрацовак беларускіх навукоўцаў, якія звязаныя з інфармацыйнай сістэмай адукацыі, — заўважыў Мікалай Лістапад. — У нас

Сустракаці святанне ці не — вырашаць самі школьнікі, а ці даваць грошы на рамонт — бацькі

У сталічных школах святкаванне выпускнога вечара прызначана на 9 чэрвеня. Развітацца з настаўнікамі большасць адзінаццацікласнікаў будзе ў сценах роднай школы: для стварэння максімальнай умоў беспекі і высокага ўзроўню ўрачыстасці выпускныя вырашана правесці, не пакідаючы навучальнай устаноў. Свята пачнецца ў 20 гадзін.

Паводле слоў старэйшага камітэта па адукацыі Мінскага гарвыканкома Уладзіміра Шчэрбы, калі выпускнікі і іх бацькі зачынуць правесці развіталуючы ноч не ў школе, а, напрыклад, у забавляльным клубе, то гэта трэба будзе ўдзячыць з гарадскім камітэтам па адукацыі. А вось традыцыя сустрэчы ўсюду сонца захавана.

— Вызначэнне афіцыйнага часу заканчэння выпускных вечароў мы пакінулі за школамі. Аднак я падкрэсліваю, што аб'ём і канфілічных сітуацый быць не павінна. Усе пытанні, якія датычацца правядзення выпускнога, адміністрацыя навучальнай устаноў павінна абмеркаваць з бацькоўскай і педагагічнай грамадскасцю і прыйсці да агульнага рашэння, — паветамі Уладзімір Шчэрба. — Галоўнае — правесці свята прыгожа. Разам з тым у пачатку і напрыканцы года, перад правядзеннем выпускных вечароў і экзаменаў у некаторых установах ся-

Наш фармат

ДЗЕЦІ КРОЧАЦЬ У НЕБА

А кіраўнікі тэатральных студый не загадваюць на будучыню

У шосты раз прайшоў у Мінску Міжнародны фестываль дзіцячых тэатраў «Крок у неба». Свілета Ён сабраў таленавітых дзецей з розных рэгіёнаў Беларусі, Украіны, Расіі, Літвы і Польшчы. Праграма фестываля складалася з 11 спектакляў і расцягнулася на 4 дні, якія сталі без перапынкаў на пяці тэатральных сценах. Дарэчы, у гэтым годзе — упершыню тэатры змясціліся пад надзеяным крылом дарослых сяброў, у тэатральных залах Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

Выраз «аматарскі ўзровень» звычайна гуन्छ гэтак паблажліва — майтуль, што возьмеш з непрафесіяналаў, іграючы, які умеюць. З другога боку — і гэта пацвердзіць усё мэтры актёрскага і рэжысёрскага мастацтва — перайграць дзецяў заўжды вельмі цяжка нават прызнаным «зоркам» тэатра і кіно. Што ўжо казаць, калі ўся трупка, занятая ў пастаноўцы, складаецца з дзецяў? Спалучэнне настрыманай фантазіі і шчырай самаадданні прынесла свае вынікі ў выглядзе аншлагаў і амаль бясконцых апладысmentaў глядачю.

БОЧКА МЁДУ

У кожнага тэатра — удзельнікі фестываля, дарэчы, была свая «фішка». Украінскі калектыў «Гармонія», напрыклад, падрыхтаваў песенную вільшочку, дзе для ўсіх актёраў знайшліся па пары радкоў. Літоўская «Вясёлка», якая паказва-

ла пастаноўку на роднай мове, падрыхтавала для публікі папярэвыя «субтытры». Гаспадар і заснавальнік фестываля сталічны тэатр «Рондстудыя», паставіў відэавішчы пластычны спектакль «Колы». Тэатр з Мар'інай горкі «Вяселі багаланчык» здзіўліў нават строгае журы на дзівя прыгожымі дэкарацыямі і рэквізітам ва ўсходнім стылі — на сцэне на драўляных палачках дзеці вынеслі нават штучнага дракона.

— Многія работы ўражаюць не толькі сваёй шчырасцю і чысцінёй, але і разам з тым глыбокай праблемнасцю, якую ўдаецца ўзяць дзецям, часам лепш, чым дарослым актёрам», — адзначыў старшыня журы, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Мішчанчук. Таму — па традыцыі ўжо — пры вызначэнні лаўрэатаў фестываля судзіць пастараліся не пакрыўдзіць і не забыць нікога з удзельнікаў. Як канкурсанты, так і арганізатары і вядучыя «Кроку ў неба» атрымалі дыпломы, кіраўнікі тэатраў — ганаровыя граматы. Сімвалам фестываля быў названы адзін з маленькіх вядучых Лёша Мацюць, якога таксама ўзнагародзілі спецыяльным прызам. А лаўрэатамі ЛІ Міжнароднага фестываля дзіцячых тэатраў «Сорспры» з Беларусі, «Гармонія» з Украіны і «Тук-тук» з Польшчы. «Крок у неба» акрыляе», — прызнаваліся са сцэны многія прызёры.

ЛЫЖКА ДЗЁГЦО

Пакуль юныя артысты святкавалі поспех і абменьваліся ўражанымі, дарослыя кіраўнікі тэатраль-

НАЙМАЛЬНІКІ ПАВІННЫ НЕСЦІ АДКАЗНАСЦЬ...

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Яшчэ адзін блок пытаньняў, які студэнты паставілі перад Міністэрствам адукацыі, датычыцца трыады працоўнага семестра і студэнт-радаўскага руху. У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце летась былі створаны 16 атрадаў, у якіх працавалі 286 чалавек.

— У нас назвапашаны надрэчны вопыт па арганізацыі студэнт-радаўскага руху, аднак вырашана некаторыя праблемы застацца па-на нашай кампетэнцыі, — падзвіліся набалелым п'яцікурснік Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Віталій ДУБІНА. — Адзін з найбольшых этапаў падрыхтоўкі да працоўнага семестра — гэта пошук пачатковых наймальнікаў. Добра, што ва ўніверсітэце склаліся партнёрскія адносіны з некаторымі арганізацыямі, якія вось ужо трэці год запар гатовы прымаць нашы атрады. Разам з тым, для таго, каб знайсці неабходную колькасць наймальнікаў, пачынаючы са студэня, Штаб працоўнага спраў, Камітэт БРСМ і доканат робяць вялікую колькасць тэлефонных зважкоў па розных арганізацыях. І многія з іх у лютым, дзе сакавіку яшчэ не гатовы заключаць дагаворы, паколькі невядомыя вынікі тэндэраў і, аднак, яны не могуць вызначыць для нас аб'ёмы работ. Няпроста сітуацыя складаецца і з аздараўленчымі лагерамі, дзе працуюць нашы педагагічныя атрады. Пытанне аб іх адкрыцці

— Вельмі непрыгожая праблема для школы. Для збору матэрыяльных сродкаў на тую ці іншую патрэбу створаны аглянкі саветы, які працуе над прыцягненнем і размеркаваннем бацькоўскіх грошай. Галоўнае ў гэтым — прыныць добраахвотнасці, — адзначыў спецыяліст. — Кашчынне, у выніках, калі менавіта, спонсары, фізічныя ці юрыдычныя асобы будуць прапаноўваць грошы, то нікто не будзе ад іх адмаўляцца. Прыцягваць сродкі не толькі спонсары, але і бацькоўскае праўце ўмоўе, што даходы самі дэвалююць гэты рабці. Але прыму-сва збіраць грошы недагучыя.

Гэтым летам навучэнцы ў мінскіх школах закончаць амаль 33 тысячы юнакоў і дзяўчат. Больш за 16 тысяч навучэнцаў стануць выпускнікамі адзінаццаціга класа. Свілета ў дарослае жыццё пойдучы таксама і 2300 дзя-бач, якія атрымалі веды па эксперыментальнай, два-наццацігадовай сістэме.

Мы павінны супрацоўнічаць!

У Віцебск абкам БРСМ арганізаваў расійска-беларускі «круглы стол» з удзелам студэнтаў, прадстаўнікоў органаў улады, што адказваюць за маладзёжную палі-тыку, кіраўнікоў маладзёжных арганізацый дзвюх краін. Яны абмеркавалі вопыт ўзаемадзейнасці і планы супрацоўніцтва.

У культуры-дзелавым цэнтры прайшла акцыя «Ліст равесніку», удзельнікі якой перадалі расійскім аднагодкам шчырыя брацкія лісты, адкрылася выстава плакатаў. Для расійскіх гасцей быў падрыхтаваны канцэрт.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

нарэдка вырашаецца толькі ў кра-савіку ці ўвогуле ў маі. Такім чы-нам на больш позня тэрміны пе-раносіцца і заключэнне дагавору з наймальнікамі. Частка гэтых ар-ганізацый не трыгяе ў спісы для ўзгаднення, якія мясцовыя ўлады адпраўляюць у Савет Міністраў яшчэ ў студзені. На нашу думку, трэба звярнуцца ва ўрад з хадай-ніцтвам, каб арганізацыям, якія не трылі ў спісы для ўзгаднення, але ў трыцім працоўным семестры пры-малі на сваё аб'ект студэнтскія атрады, прадстаўлялі такія ж іль-шэ готы па падаткаабкладанню, як і тым, хто быў уключаны ў Пастано-ву Савета Міністраў. Да таго ж трэ-ба скараціць тэрміны ўзгаднення з Міністэрствам адукацыі заявак на фарміраванне студэнтскіх атрадаў з 30 да 15 дзён.

Студэнты 4-га курса Акаде-міі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Марына БУ-МІНА прапанавала распрацаваць і зацвердзіць адзінае для ўсіх ВНУ, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўка бу-дучых правазнаўцаў, Палажэнне аб функцыянаванні юрыдычных клінік. Юрыдычныя клінікі — гэта своеаса-б-ляны грамадска-прыёмная, дзе прававую дапамогу могуць атры-маць маламаёмасныя грамадзяне. З аднаго боку, не кожны можа за-плаціць адекватна за дапамогу ў на-пісанні іскавай заявы 100 тысяч ру-блёў. Такім чынам, выгада для на-селяніцтва абсалютна відавочная. А з іншага боку, у непасрэдных зносі-

нах з кліентамі будучыя юрысты атрымліваюць бяспечны вопыт і практычныя навыкі, якія праблема-тычна набываюць на тэарэтычных за-нятках. Сёння такая клінікі дзейніча-юць у 11 ВНУ. Марына Буміна лічы-ць, што для таго, каб юрыдычныя клінікі працавалі больш эфектыўна, трэба стварыць Кардынацыйны цэнтр з удзелам прадстаўнікоў мі-ністэрстваў юстыцыі і адукацыі, кі-раўнікоў фірмаў ВНУ, буйных юры-дычных выдучых і адукацый, а такса-ма ўвесці ў вучэбныя праграмы фа-культэтаў правазнаўства вучэбны курс «Юрыдычная клініка права».

Цікавая дыскусія разгарэлася ў аўдыторыі пасля выступлення сту-дэнта 6-га курса Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўні-версітэта Уладзіслава ДЗЕРКА-ЧА, які ўзяў у якасць тэмы распу-сцвання сярэд моладзі шкодных звычай і дэфіцыту інфармацыі аб рэпрадуктыўным здароўі ў падле-ткавым асяроддзі. Для прыкладу, ні для кога не з'яўляецца сакрэтам, што сярэд маладых людзей вельмі распаўсюджаны дашлюбныя пала-выя зносіны. Сярэд 16-гадовах падлеткаў колькасць сэксуальна «праснутых» хлогчыкаў у тры ра-зы большая, чым сярэд пакалення іх бацькоў, а сярэд дзяўчынак — большая нават у 5—6 разоў, чым у старэйшага пакалення. Дзятчаты вядучы актывнае палавое жыццё, прычым колькасць сэксуальных партнёраў у іх можа быць на пара-дак вышэйшай, чым у равесніку-



ЦЫГАРЭТЫ — НА ЦУКЕРКІ

Акцыю «Цыгарэты на цукеркі» праводзіць студэнт фізічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У калідорах факультэта развешаны тэматычныя плакаты, якія расказваюць аб згубнасці тытуно, па ўнутраному радзь гуन्छ заклікі кінуць курчы, а тым, хто жадае развітацца са шкоднай звычай, за-мест цыгарэт прапаноўваюць цукеркі, жавальную гумку і шака-лад. Пасля акцыі сабраныя «трафеі» будуць публічна спалены.

Праз Інтэрнэт. І ў тым ліку — часовыя месцы

Магчымасць пошуку вакансій з'явілася ў карыстальніку парту-лы BEL.BIZ. У прыватнасці, усю аперацыйную інфармацыю аб свабодных працоўных месцах зараз можна атрымаць дзякуючы запуску новага модуля RABOTA.BEL.BIZ.

Ужо сёння нова модуль, які стаў сумесным праектам партала BEL.BIZ і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, утрымлівае базу аб 5,5 тыс. свабодных месцаў, пераважна большасць якіх размешчана га-лоўнае ўпраўленне палітыкі занятасці і народнаасельніцтва міністэр-ства, а таксама камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мін-гарвыканкома. Апроч таго, тут жа прадстаўлены вакансіі партнёраў парту-лы — кадравых агенстваў і бізнес-асацыяцый. Сама база вакансій будзе абнаўляцца штодня, і пры гэтым — не толькі «пастаяннымі» ва-кансіямі. У прыватнасці, новы модуль утрымлівае асобны блок, дзяку-чы якому кожны атрымаць інфармацыю аб магчымасцях працаўла-дкавання студэнтаў падчас канікулаў.

Адначасова RABOTA.BEL.BIZ прадаставіць інфармацыю аб тым, як зра-біць пошук работы больш эфектыўным — у прыватнасці, як класці рэзо-юме, як правільна адказваць на пытанні падчас суразмовы, а таксама да-няны аб прапановах па заробках і перспектывах атрымання жылля. У сваю чаргу патэнцыйныя наймальнікі змогуць размясціць свае заявы, азна-міцца з асаблівасцямі пошуку і найму персаналу, парадзіма кадравых аген-стваў, скарыстацца рэкамендацыямі па складанню і прыкладанні службо-вых інструкцый, тэстамі для будучых супрацоўнікаў. Прычым пры размя-шчэнні звестак аб вакансіях на партале не павінна ўтрымлівацца якіх-небудзь абмежаванняў па ўзросце прэтэндэнтаў на работу.

Сяргей РЫБ.

Захапленні

апошні і найбольш цікавых сумес-ных работ вучняў — гэта 104 ін-круставання табурацкі, паднос і стол, упрыгожаны інкрустацыяй. Вельмі таленавітая група была, ма-лявалі лясчэй засвоіць тэхніку, я на-ват зайздросцілі ім: я пазнаў мар-кетры ў 40 гадоў, а яны ў 17! Гэта колькі ў іх яшчэ цікавых ідэй і па-наў наперадзе!

— Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна пра мару ўся-го вашага жыцця — стварэнне нацыянальнай школы мастакоў па дрэву.

— Я заўсёды знаходзіўся ў пошу-ку: нават калі кладуся спаць ці калі адпачываю, на думку прыходзіць сюжэты маіх будучых работ. І амаль ўсё, што я раблю — гэта дзеля сва-ёй галоўнай мары, мэты жыцця — стварэння Беларускай нацыяналь-най школы мастакоў па дрэву. Хо-чацца, каб засталіся нашчады і маста-цтва маркетры не было забыта. Тым больш, што дрэва — гэта на-цыянальнае багацце нашай краіны, і мы маем унікальную магчымасць стварыць для людзей і для іх карыс-ці. Я ўпэўнены, што ў нашай дзяр-жаве павінны быць спецыялісты, адукаваныя людзі, якія працуюць у гэтым цудоўным відзе мастацтва. Мала хто цікавіцца тэхнікай маркет-ры ў Беларусі. На сёння яна добра развіта ў Італіі, Іспаніі, Францыі — там выбіраюць з прымяненнем маркет-ры каштоўныя вялікіх грошай і вель-мі цэннацца професіяналамі.

Надзея БАС, супрацоўніца Рэспубліканскага цэнтру прафесійнай арыентацыі моладзі.

Крыху іншая карціна ў Украіне.

«Нашаму калектыву 12 гадоў, і спачатку мы працавалі на голым энтузіязме, — расказала кіраўнік дзіцячага тэатра «Гармонія» Натал-ля Грыбава. — Але нам пананца-вала сустрэць добрага памочніка — тагачаснага кіраўніка раённай адміністрацыі ў Кіеве. Дзякуючы яму на базе тэатра была створана цэлая ўстанова культуры — Цэнтр эстэтычнага выхавання». Студыі, у якой спачатку працавала 8 педа-гагоў на 50 дзятэй, выдзелілі па-мяшканне былога дзіцячага садка і выдзі 50-працэнтнае фінанса-ванне. Зараз у тэатры — 20 вы-кладчыкаў і 250 дзятэй. Чым кіру-ецца ў сваёй дзейнасці ўкраінскі аматарскі тэатр, што дапамагае яму развівацца? Усведамленне дзвюх мудрасцяў — булгаўскай «Ні ў каго нічога не прасі!» і народ-най «Пад ляжачы камень вада не цячэ». Гэта значыць, трэба пачыць самім, а далей — рабіць усё, каб цыбе заўважылі і ацанілі. «Я веру, што хутка ў палітыку прыйдуць люд-зі, якія будуць думаць не толькі сённяшнім днём, але і на крок на-перад. Бад ад таго, чым займаюць-ца нашы дзеці сёння, залежыць бу-дучыня краіны заўтра», — перака-нана Наталія Грыбава.

Што да Беларусі, які мяркуюць тэатральна-аматары, сітуацыю трэ-ба вырашаць на ўзроўні галіновы міністэрстваў, культуры і адукацыі. У прыватнасці, плануецца накіра-ваць калектыўны зварот, выйсці з прапановамі на Саюз тэатральных дзятчюў. Наўрад ці, натуральна, у беларускі сталіцы адразу з'яві-цца дзіцячы тэатральны гарадскі штапту еўратэатрыскага «Залато-га ключыка». Але — хто ведае — магчыма, сёмы «Крок у неба» усё-ткі знойдзе сабе дзяржаўнае пад-трымку і пастаянны дах над гала-вюй. Дзятчю ў менавіта яны, нага-даем, галоўныя дзятчюя асобы гэта-га фестываля — ад такога ра-шэння толькі выйграюць.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

«ЦУД З ДРЭВА»

— Што акрамя карцін можна рабіць са шпону? — Стварыць цэлыя творы мас-тацтва, інкруставаць сцены памяш-канняў, можа ўпрыгожваць усё, на-што толькі хопіць вашай фантазіі: мэбля і стлы беларускага нацы-янальнага выду, посуд, залы, рамы... — Ці ёсць на Беларусі прафэ-сійна-й вашага мастацтва? — Канешне, гэта мае вучні. Хлогчыні і дзятчючкі цікавцяцца тэх-нікай маркетры. Найбольш талена-вітыя маюць самі сюжэты сваёй работы, а потым выразоць дэта-лі са шпону, некаторыя робяць кар-ціны па маіх малюнках. Адна з сюжэт будучага палатна патрэбна на-малываць, выразаць маленькія кавал-чкі са шпону, склеіць і паміж са-бой. З многіх тысяч кавалчачкаў ства-раецца аранжман майго малюнка.

— Як доўга вы працуеце над карцінай і ці ёсць у вас найбольш блізкія сэрцу палотны? — Па рознаму, у сярэднім 4—6 месяцаў. «Баравікі ў калыку», на-прыклад, ствараліся на працягу 10 месяцаў па 8 гадзін штодня. Над карцінай «Буслы» я працаваў не так доўга. Увогуле, усё залежыць ад та-го, якога памеру кавалчак шпону: адну вялікую дэталь лягчэй і хутчэй зрабіць, чым 4—5 дробныяч.



— Мікалай Дзянісавіч, раска-жыце, калі ласка, чаму вы пачалі працаваць з дрэвам, а не, на-прыклад, малываць фарбамі? — Пасля вучобы ў Беларускай тэ-атральна-мастакі інстытуце праца-ваў дызайнерам у канструктарскім бюро дакладнай электронікі і механі-кі. Там навучыўся працаваць са шпонам і з таго часу я зразуমে, што маркетры — гэта справа ўсёго май-го жыцця. Пазней стаў выкладаць маркетры ў вучылішчы дэкарацыйна-прыкладнага мастацтва, індустрыяль-на-педагагічным тэхнікумам. Маркет-ры — гэта дэвалі карпатлівая, твор-чая, складаная па тэхніцы выканан-ня праца, якая займае шмат часу. Атрымаецца толькі тая карціна, у якую ты ўклаў частку сябе. Спачатку

Экзаменацыйны марафон — па раскладу

Як паведмілі журналісты «Звязды» ва ўпраўленні агуль-нага сярэдняй адукацыі Мініст-эрства адукацыі Рэспублікі Бе-ларусь, у гэтым годзе экзамены для выпускнікоў базавай і сяр-эдняй агульнаадукацыйнай школ пройдуць у перыяд з 28 мая па 9 чэрвеня. Расклад экза-менаў складаецца з ўлікам адзі-ных у ўсёй краіне тэрмінаў правядзення пісьмовых вы-пускных іспытаў.

Так, вучні IX (X) класаў школ 29 мая будуць здаваць пісьмовы эк-замен па матэматыцы ў класах з вывучэннем матэматыкі на база-вым і паглыбленым узроўнях, 31 мая пісаць дыктоўку па рускай мо-ве ў класах з вывучэннем рускай мовы на базавым і павышаным уз-роўнях і дыктоўку па беларускай мове — у класах з вывучэннем беларускай мовы на базавым, павышаным і паглыбле-ным узроўнях. 7 чэрвеня будуць здаваць пісьмовы экзамэн па ма-тэматыцы выпускнікі, якія вучуць-лі яе на базавым і павышаным уз-роўнях.

Усёго выпускнікі базавай шко-лы здаюць чатыры абавязковыя іспыты: беларускую мову (пісьмо-ва), рускую мову (пісьмова), матэ-матыку (таксама пісьмова) і гісто-рыю Беларусі (вусна).

Выпускнікі XI (XII) класаў агуль-наадукацыйных школ здаюць усё-го тры выпускныя іспыты. Абавяз-ковым з'яўляецца экзамэн па ад-ной з дзвюх дзяржаўных моў (бе-ларускай ці рускай), які праводзі-цца ў форме перакладу, і пісьмовы экзамэн па матэматыцы. Трэці эк-замен па выбару выпускніка пра-водзіцца, як правіла, у вуснай форме.

Сярэд выпускных экзаменаў па выбару могуць быць пісьмовы пе-раказ па беларускай мове для тых навучэнцаў, хто ў якасці абавяз-ковага іспыту здаваў рускую мову, пісьмовы пераказ па рускай мове для тых, хто здаваў беларускую мову, экзамэн па мове нацыя-нальных меншасцяў (дыктоўка), беларускай і рускай літаратуры (вусны), замежнай мове (вусны), другой замежнай мове (вусны), гі-сторыі Беларусі (вусны ці абарона рэфэрата), Сусветнай гісторыі (вусны ці абарона рэфэрата), геа-графіі (вусны), біялогіі (вусны), хі-міі (вусны), фізіцы (вусны), астра-номіі (вусны), інфарматыцы (вус-ны), сусветнай мастацкай культу-ры (вусны ці абарона рэфэрата), фізічнай культуры (у вуснай і прак-тычнай формах), курсу «Палавое. Грамадства. Дзяржава» (вусны), а таксама па курсу прафесійнай падрыхтоўкі.

Навучэнцы класаў з вывучэн-нем вучэбных дысцыплін на павы-шаным і паглыбленым узроўнях трэці экзамэн здаюць у якасці аб-язваковага па аднаму з профільных прадметаў (за выключэннем вы-падкаў супадзення абавязковых экзаменаў і профільных прадме-таў). Напрыклад, у класах фізіка-матаматычнага профілю матэма-тыка з'яўляецца абавязковым для здаць экзамэн прадметам, таму навучэнцы могуць адзіны вучэбны прадмет здаваць па ўласнаму вы-бару, а ў класах хіміка-біялагічна-га профілю навучэнцам прыйдзец-ца выбіраць для здачы трэцяга эк-замену адзін з профільных прад-метаў (хімія або біялогія).

Выпускнікі, якія вучыліся беларускую (рускую) мову на базавым і павышаным узроўнях, пішуць пе-раказ па розных тэкстах, а тых, хто вучыў мову на паглыбленым уз-роўні, пішуць водгук на літаратур-ны твор.

Пад абавязковыя экзамены для адзінаццацікласнікаў «збра-ніраваныя» 28 і 30 мая, 1 і 4 чэр-веня. Тэжыты і заданні для правя-дзення пісьмовых экзаменаў аб'я-вляюцца па радзё і тэлебачанню.

У агульнаадукацыйных навуч-альных установах, дзе выкла-данне вучэбных прадметаў ажыццяўлялася на польскай, лі-тоўскай ці іншых мовах нацыя-нальных меншасцяў, у выпускных класах праводзіцца дадатковы пісьмовы выпускны экзамэн па мовах нацыянальных меншас-цяў па тэкстах, падрыхтаваных Міністэрствам адукацыі: у IX (X) класах — 22 мая і ў XI (XII) кла-сах — 23 мая.

Навучэнцы выпускных класаў з вывучэннем спецыяльных вучэ-бных прадметаў мастацтва-эстэты-чнай накіраванасці здаюць таксама выпускныя экзамены па спецы-яльных прадметах (не больш як два) ў перыяд з 19 па 25 мая.

Паўторныя экзамены для вы-пускнікоў базавай школы будуць праводзіцца па беларускай мове — 21 жніўня, па рускай мове — 23 жніўня і па матэматыцы — 25 жніўня.

Выпускнікі XI (XII) класаў агуль-наадукацыйных устаноў здаюць 21 жніўня паўторны экзамэн па ма-тэматыцы і 23 жніўня — па бе-ларускай ці рускай мове (пішуць пе-раказ або літаратуры водгук).

Надзея НІКАЛАЕВА.

АКТИВ	млн. руб.	ПАССИВ	млн. руб.
Основные средства	8598	Уставный фонд	198
Нематериальные активы	6	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	-15
Вложения во внеоборотные активы	8	Резервный фонд	240
Запасы и затраты			

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код строки, За отчетный период. Rows include income and expenses by activity, taxes, and operational costs.

К сведению акционеров ОАО «Белгаллантерей»: выплата дивидендов за 2006 год будет производиться 10-12 апреля 2007 года по адресу: ул. Ботаническая, 5А.

ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
1. Срок выплаты дивидендов за 2006 год — с 15.04.2007 г. до 31.12.2007 г.
2. Размер дивидендов на 1 акцию: 4 рубля (2,86% к номинальной стоимости).

МОТОБЛОКИ, МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Т.Ч. ПРИЦЕПЫ, ГАЗОКОСИЛКИ, ЗАПЧАСТИ, ДВИГАТЕЛИ И ДР.
Магазины: (017) 258-95-21, (017) 258-85-54. г. Минск, пр. Пушкина, 39, оф. 13

Годовой бухгалтерский баланс ОАО «УНИВЕРСАМ РИГА» за 2006 год

Table with 4 columns: АКТИВ, Код стр, Сумма, ПАССИВ, Код стр, Сумма. Rows include fixed assets, intangible assets, and liabilities.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Универсам Рига»
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

ЗАО «ТРАСТБАНК» г. Минск, ул. Игнатенко, 11

Бухгалтерский баланс на 01 января 2007 г. ЗАО «ТРАСТБАНК»

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечаний, 2006 г, 2005 г. Rows include assets, liabilities, and equity.

Отчет о прибылях и убытках на 1 января 2007 г. ЗАО «ТРАСТБАНК»

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечаний, 2006 г, 2005 г. Rows include income, expenses, and profit.

Инфарм-укол

ЯКОЕ НАДВОР'Е — ТАКОЕ ЗДАРОЎЕ?

Расійскія спецыялісты прасачылі колькасць выклікаў «хуткай дапамогі», звязаных з фактарамі надвор'я, за 20 гадоў. Высветлілася, што ў дні магнітных бур у тры разы часцей да ўрачоў звяртаюцца па прычыне сардэчна-сасудзістых паталогій, а па іх заканчэнні пачашчаюцца выклікі да хворых з псіхаэмацыянальнымі расстройтвамі.

Паводле меркавання англійскіх даследчыкаў, моцны вецер можа прывесці да абстрактнага нервовых захворванняў. Напрыклад, англічане асабліва дрэнна пераносяць працяглая цёплыя вятры. Гэты час у Англіі называецца часам самазабойцаў...

ХОЛАД. Гусіная скура, мышачныя дрэжыкі, павышэнне напружаня ў мышцах, звужэнне сасудаў, змяшэнне цэплааддачы — вось далёка не поўны пералік таго, як рэагуе арганізм чалавека на холад. Акрамя гэтага, паводле слоў медыкаў, холад аказвае дэпрэсгенае ўздзеянне: шэрае неба і гранілівы вецер не спрыяюць пазітыўнаму успрыянню сапраўднасці. Холад перашкаджае заснуць, парушае сон. У дрэннае надвор'е нязградна балаяць суставы і мышцы ў старых людзей, у тых, хто мае розныя сустайныя захворванні, ньюючы месцы старых пераламаў ці раненняў, нагадаваюць пра сябе ныркі ў хворых на нефрыз. Холад прыводзіць да зніжэння імунітату: рэзка ўзрастае колькасць вострых прастудных захворванняў і абстрактнаюча хранічных недамаганні: бранхіт, пнеўманія, туберкулёз, танзіліт, гаітарыт.

СПЕКА. Гарачыя тэмпературы паветра выклікаюць узмоцненае патааддзяленне, пачашчэнне дыхання, сэрцабіццё, змяшэнне колькасці мацы, павышэнне страту вады — з патам і паветрам падчас выдыху, водарастваральных вітамінаў і мінеральных соляў (натрый, калій, кальцый, магній). З-за змяшэння вады ў арганізме і старты соляў часта ў спіку з'яўляюцца слабасць, галаўны боль, волькасць, апатыя, моцная смага, санліваасць.

АТМАСФЕРНЫ ЦІСК. Падчас скачкоў атмасфернага ціску ў гіпертонікаў і «сардэчнікаў» часта здараюцца гіпертанічныя крызы, якія могуць прывесці да інсульту ці інфаркту. У людзей з вегетасудзістай дыстаніяй, нэйростойлівай нервовай сістэмай узнікаюць галаўныя болі, назіраецца агульнае дрэннае самаадчуванне, у тых, хто пакутуе ад міграні, перапад ціску часта суправаджаецца прыступам болю. Падобныя з'явы адзначаюцца і пры змяненнях геаманітнага ці гравітацыйнага поля Зямлі (магнітныя ці гравітацыйныя буры) і пры змяненнях электрастатычнага поля атмасферы (перад навалыцай). Цікава, што механізм уздзеяння дадзеных кліма-

тычных фактараў на арганізм чалавека дагэтуль мала вывучаны. Паводле аднаго з тлумачэнняў, праблемы з самаадчуваннем абумоўлены рэзкім змяненнем аб'ёму крыві ў малым крузе: больш высокі атмасферны ціск цісне на сасуды лёгкіх і выціскае кроў з малаго круга, а больш нізкі — наадварот, прыводзіць да прыліву крыві ў малы круг і, адпаведна, да яе адтоку з вялікага круга. Малы круг кровазвароту — гэта сістэма «сэрца—лёгкаў»: артарыяльная кроў цячэ ў лёгкія, узбагачаецца кіслародам у капілярах, якія празнаваюць драбнейшыя бронхі, і пасля ў выглядзе вянзавай крыві вяртаецца да сэрца. У вялікім крузе насычаная кіслародам кроў цячэ па артэрыях да астатніх органаў, забяспечвае іх кіслародам па капілярнай сетцы.

Змяненні атмасфернага ціску, прычым у любы бок, правакуюць перапады ціску; у гіпатоніка можа здарыцца страта прытомнасці, у гіпертоніка — гіпертанічны крыз, у жанчын жа ў клімакратэрычным перыядзе пачашчаюцца «прылівы».

Паводле статыстыкі, ад рэзкіх змяненняў надвор'я і так званых магнітных бур пакутуе кожны чацвёрты жыхар планеты. Як правіла, рэакцыя арганізма праўляецца напярэдадні, але ў асабліва адчувальных людзей можна зафіксаваць сімптомы за некалькі дзён да той ці іншай прыроднай з'явы. У першую чаргу на катаклізмы надвор'я рэагуе цэнтральная нервовае сістэма. Запальваецца хуткасць рэакцыі, знікаюцца кемлівасць і ўвага, з'яўляюцца раздражняльнасць і нервознасць.

Здаровы чалавек не так востра адчувае перамену надвор'я. Таму перш за ўсё неабходна ўмацоваць здароўе.

Медыкі сцвярджаюць, што змагацца з прыроднымі напасцамі можна пры дапамозе змены ладу жыцця. Неабходна апранацца па надвор'ю: не хутаці і не мерзнуць; не злоўжываць прагулкамі ў холад ці ў моцную спіку; ляжаць хранічныя захворванні для прадупрэжэння абстрактнага; па максімуму выкарыстоўваць светлыя дзень у асенне-зімовы час і, наадварот, сцерагацца залішняе яркага сонечнага святла летам (каб пазбегнуць парушэнняў сну і раздражняльнасці). Адаптавацца да перамены клімату дапамагаюць раслінныя прэпараты-адаптагены — лімонік і корань жэньшыню. Спецыялісты прапануюць павольна і ўпарта праводзіць рэгулярнае заргартуванне, падтрымліваць чысціню скуры (водныя працэдуры, уль'ягненне), высокі ўзровень фізічнай актыўнасці, умацоўваць імунітэт, прымаць полівітаміны, дастаткова спаць, паўнацэнна і разнастайна харчавацца, нармалізаваць вагу.

Сёння Сонца Месяц
Усход Заход Даўжыня дня
Поўня 4 сакавіка
Месяц у сузор'і Шалі.

Надвор'е на заўтра
Абзначэнні: Атмасферны ціск, воблачна, пахмурна перам. вобл.
Віцебск: -2...0 741 мм
Гродна: -2...0 747 мм
Мінск: +1...+3 738 мм
Магілёў: -2...0 741 мм
Брэст: +2...+4 748 мм
Гомель: +1...+3 747 мм

...у суседзях
ВАРШАВА: +9 - +11 °C
ВІЛЬНЮС: +6 - +8 °C
КІЕЎ: +10 - +12 °C
МАСКВА: +5 - +7 °C
РЫГА: +4 - +6 °C
С-ПЕЦЯРБУРГ: +1 - +3 °C

Экслібрис «Звядзі»

«ДОБРА ЖОНКА — ВЯСЕЛЛЕ, А ЛІХА — ПАГАНАЕ ЗЕЛЛЕ»

У выдавецтве «Вышэйшая школа» выйшла кніга Уладзіміра Касько «Палескі дзівасіл. Беларускія народныя прыказкі, прымаўкі, выслоўі».

Гэта першае арыгінальнае выданне лепшых узораў беларускіх народных прыказак, прымавак, выслоўяў і фразеалагізмаў са скарбніцы нашага знакамітага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, асветніка Аляксандра Казіміравіча Сержпутоўскага.

Адкрывае кнігу аповед пра самаго збіральніка народных скарбаў. Кніга ўтрымлівае раздзелы: «Палескі дзівасіл» (прыказкі і прымаўкі беларусаў, у тым ліку запісаныя ў Мазырскай павеце), «Кветкі мовы» (выслоўі — транпныя, смешныя і ўстойлівыя выразы), «Ад прыказкі да казкі», «Крылатыя словы» (народныя фразеалагічныя слоўнік). Для зручнасці карыстання ўзоры народнай мудрасці, кемлівасці, дасціпнасці ва ўсіх раздзелах выдання пададзены ў алфавітным парадку. Каштоўна і тое, што ў пачатку кожнага раздзела Уладзімір Касько дае досыць грунтоўнае тлумачэнне прапанаваным прыкладам.

Дадамо, што выпуск выдання ажыццэўлены па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Уладзя ТАЦЦЯНЧЫК.



6 красавіка
1812 год — нарадзіўся Аляксандр Герцэн, рускі рэвалюцыянер, пісьменнік, філосаф.
1862 год — нарадзіўся Адам Ягравіч Багдановіч, беларускі этнограф, фалькларыст, мовазнаўца, історык культуры.
«Менавіта ў сур'езнасці праяўляецца легкадумства нашага грамадства, якое даўно развучылася смяцца над сабой».

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ЗА 2006 ГОД ЗАО «ТРАСТБАНК»

Table with 9 columns: № п/п, Наименование статей капитала, Символ, Уставный фонд, Эмиссионный фонд, Резервный фонд, Накопленная прибыль, Фонд переоценки статей баланса, Всего капитал (сумма граф 4-8). Rows include balance changes and total capital.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2007 (СВОД) ЗАО «ТРАСТБАНК»

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечаний, 2006 г., 2005 г. Rows include cash flows from operations, investment activities, and financing activities.

Генеральный директор ЗАО «Трастбанк» А.Д. Осмоловский
Главный бухгалтер Н.В. Бродик
Проверенный годовой отчет соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь.

6.05, 16.40 Серыял «Набрэжная Арфур, 36».



Былы наёмнік аказваецца пад падаржаннем у зааістыстве, і за ім пачынаецца паліцэйнае даследаванне.

0.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.

1.00 Усе стыхіі.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05 Нашы навіны.

7.05 «Наша ранаца». 9.05 Контурсы. 10.10 «Дыханне планеты».

7.00 «Ранішня падзардака».

7.00 «Ранішня падзардака».

5.00, 16.30 Серыял «Набрэжная Арфур, 36».

6.45, 0.05 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 Навіны.

7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы! 7.25, 8.25 «Дзелавое жыццё».

7.45, 8.45 Зона Х. 9.05, 19.55 Серыял «Адчайная хатня гаспадыня».

9.55 Дзядоўе. 10.30, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне».

12.10 Ісансця. Велікоднае пасланне і бласлаўленне Папы Рымскага «Urbi et Orbi».

12.40 Камедыя «Дамы за прапашаю кавалераў».

14.05 У свеце матураў.

14.30 «Вакол планеты».

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.

15.50 ЕўраФэст. Дзень за днём.

8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».

8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 «У гэты дзень».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».

9.55, 21.45 Серыял «Херувім».

10.50, 19.25 Серыял «Залатая цешча».

11.20 «Добрыя навіны». 11.50 «Тэлебарометр».

12.05 «Арбіты жыцця». 12.35 «Вас выклікае Спартландыя».

13.15 Школа рамонту. 14.00 Жаночая ліга.

14.25 Маст. фільм «Казакі-разбойнікі».

16.55 «Ядзім дома». 20.05 «Кальханка».

20.20 Беларуская часінка. 21.15 «Прыстанак душы».

21.45 Маст. фільм «Ягор Бульчюў і іншыя».

22.35 Футбол. Чэмпіят Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

23.30 «Проста праграма».

20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Казахстан: старонкі гісторыі.

9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння.

9.30 Любімыя акцёры: Вячаслаў Навіны.

9.45 Фільм-казка «Ліловы шар».

12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Асабістая справа судзіі Івановай».

13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс.

15.00 Маст. фільм «Максімо ў мям сэрцы».

17.00 Дак. серыял «Самыя прыгожыя дэмы свету».

18.00 Акцэнты. 18.15 «Кватэрнае пытанне».

18.30 «Следства вялі...». 18.35 Серыял «Адвакат».

19.15 «Цік-так». 19.30 Кірава, 17. 21.00 Серыял «Высакародныя махляры».

22.00 Акцэнты+.

7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метазапрагноз».

7.10 Маст. фільм «Бег».

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 Навіны.

7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!

7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы! 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё.

7.45, 8.45 Зона Х. 9.10, 19.55 Серыял «Адчайная хатня гаспадыня».

9.55 Ранішня хваля. 10.25, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне».

11.25 «Кыргызстан. Дежа вю». Відэафільм АТН.

12.10 Час спорту. 12.35 Кінараман «Старшыня».

14.15 ЕўраФэст. Дзень за днём. 14.30 Алімпійская віза. На шляху да Пекіна-2008.

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 Серыял «Старшакласнікі».

16.00 Серыял «Дзядуля май май мары».

18.50, 0.30 Зона Х. 19.35 «Зямельнае пытанне».

21.00 «Панарама». 21.40, 0.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў, 1/4 фіналу.

0.05 Дзень спорту. 6.05, 17.20 «Міншчына».

6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца ранаца».

6.00, 16.35 Серыял «Набрэжная Арфур, 36».

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.40 Навіны.

7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!

7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы! 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё.

7.45, 8.45 Зона Х. 9.10, 19.55 Серыял «Адчайная хатня гаспадыня».

9.55 Ранішня хваля. 10.25, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне».

11.25 «Кыргызстан. Дежа вю». Відэафільм АТН.

12.10 Час спорту. 12.35 Кінараман «Старшыня».

14.15 ЕўраФэст. Дзень за днём. 14.30 Алімпійская віза. На шляху да Пекіна-2008.

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 Серыял «Старшакласнікі».

16.00 Серыял «Дзядуля май май мары».

18.50, 0.30 Зона Х. 19.35 «Зямельнае пытанне».

21.00 «Панарама». 21.40, 0.15 Футбол. Ліга чэмпіёнаў, 1/4 фіналу.

0.05 Дзень спорту. 6.05, 17.20 «Міншчына».

8.10 Маст. фільм «Аднойчы праз дваццаць гадоў».

9.45 «Датэктывыя гісторыі».

10.15, 23.40, 4.45 Патроўка, 38.

10.30, 13.30, 16.30, 19.50 Падае!

10.45 «Генадзь Фадзееў. Мая чыгунка». Дак. фільм.

11.20, 2.10 Серыял «Адна справа на дваіх».

12.25, 20.05 Серыял «Юнкеры».

13.50 Мультпарад. 14.30, 21.10 Серыял «Штылет-2».

15.30 Новая «Часінка».

16.55 «Дзелавая Масква».

17.20 Сялянская мастава. 18.55 Тварам да горада.

22.15 «Скандальнае жыццё» з Вольгай Б. «Пакуніні або авыр?».

23.10 Падае! 25-я гадына 0.00 Датэктывы «Тайна Карыскага заліва».

3.00 Катрын Данёў і Жан Марэ ў фільме «Асліная шкура».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння.

10.25 «Чыстасарэдчае прызнанне».

10.50 «Крымінальная Расія».

11.20 Серыял «Толькі ты...».

12.10 «Даве праўды».

13.25, 19.45 Серыял «Ідыці».

14.20, 20.55 Серыял «Мой генерал».

15.35, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

16.25 Алексій Гуськоў у датэктыве «Класік».

18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

19.45 Серыял «Ідыці».

21.00 Маст. фільм «Акно ў Парыж».

13.00 «Лаві момант!».

13.15 «Тэлечат — «8 канал».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

16.55 Навіны кіно.

17.00 Серыял «Герой».

19.00 Дак. серыял «Нашы сябры».

19.20 «Топ-8».

19.30 «Сад і агарод — плюс».

19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі».

19.45 Серыял «Горац».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.15 Містычны трылер «Готыка».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.10 «Паварот рэк. Спыніць акалічэнніс».

10.00 Пакой смеку.

10.50, 13.40 Весткі. Дзяжурная часць.

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

11.50 Серыял «Свабодная жанчына-2».

22.55 Серыял «Студэнты 2».

23.50 «Сталінны футбол».

0.20 Меладрама «Музыка з іншага пакоя».

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік».

18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

19.45 «Добрай ночы, малышы».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».

10.00 Серыял «Херувім».

10.55, 19.25 Серыял «Залатая цешча».

11.20, 16.55 Ядзім дома.

11.50 ПРАСОУВАННЕ+.

12.10 «Дэталь».

12.35 «Імгненнае вечнасці».

13.00 «Кароўная флейта».

13.30 ШоК-О-ЛАД.

14.25 Слова пісьменніка.

14.50 Сезон у дачы.

15.20 Як гэта робіцца.

16.00 Мультсерыял «Карней і Берні».

16.55 «Ядзім дома».

20.05 «Кальханка».

20.20 Беларуская часінка.

21.15 «Прыстанак душы».

Касцёл Нястомнай Адамы Багародзіцы (Мядзельскі раён).

22.40 Хакэй. Формула гульні.

23.05 Футбол. Чэмпіят Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

0.00 Серыял «Чаго бяжыць мужчыны, або Сяк у невялікім горадзе».

13.00 «Лаві момант!».

13.15 «Тэлечат — «8 канал».

16.30 «Жыццё, поўнае радасці».

16.55 Навіны кіно.

17.00 Серыял «Герой».

19.00 Дак. серыял «Нашы сябры».

19.20 «Топ-8».

19.30 «Сад і агарод — плюс».

19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі».

19.45 Серыял «Горац».

20.45 «Вечарніца».

21.00 Інфармбюро «Міжнароднае».

21.15 Містычны трылер «Готыка».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.10 «Паварот рэк. Спыніць акалічэнніс».

10.00 Пакой смеку.

10.50, 13.40 Весткі. Дзяжурная часць.

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

11.50 Серыял «Свабодная жанчына-2».

22.55 Серыял «Студэнты 2».

23.50 «Сталінны футбол».

0.20 Меладрама «Музыка з іншага пакоя».

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік».

18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

19.45 «Добрай ночы, малышы».

10.00 «Рэпарцёр».

10.15, 0.15, 4.45 Патроўка, 38.

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падае!

10.50 «Пастскрытум».

11.55 Момант ісціны.

12.45 «Доказы віны». «Братва».

13.50 Мультпарад.

14.30 «У цэнтры падзеяў».

15.30 Новая «Часінка».

16.55 Дзелавая Масква.

17.20 Андрэй Чадаў у праграме «Запрашае Барыс Ноткін».

18.55 Лінія абароны.

20.05 Серыял «Юнкеры».

21.10 Серыял «Штылет-2».

22.15 «Нічога асабістага».

23.10 Падае! 25-я гадына.

23.40 Збор сачыненняў. Фэстываль «Этэнафера».

0.35 Датэктывы «Пуаро Агаты Крысці».

2.15 Серыял «Адна справа на дваіх».

3.10 Маст. фільм «Жаніцьба Бальзамінава».

9.30, 2.00 Мотаспорт на выхадных.

10.00 Дзюдо. Чэмпіят Еўропы ў Сербіі.

11.00, 18.00 Велаславне. Штогадовая гонка Оксфорд—Кембрыдж.

11.45, 20.15 Кёрлінг. Чэмпіят свету ў Канадзе.

13.45, 20.00, 1.45 Тэніс. Спецыялы.

14.00 Тэніс. Турнір WTA ў ШІА.

15.15 Веласпорт. Пра тур.

18.45, 1.00 Футбол. Еўрагалы.

19.30 Вось гэта дзіва!!!

21.00 Снукер. Зала славы.

22.00 Сумо.

23.00 Байцоўскі клуб.

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.10 «Паварот рэк. Спыніць акалічэнніс».

10.00 Пакой смеку.

10.50, 13.40 Весткі. Дзяжурная часць.

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.

11.50 Серыял «Свабодная жанчына-2».

22.55 Серыял «Студэнты 2».

23.50 «Сталінны футбол».

0.20 Меладрама «Музыка з іншага пакоя».

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік».

НОВЫЙ
ВКЛАД
В белорусских
рублях
"Удобный"



УДОБНО И ПРОСТО!
 ■ Автоматическое перезачисление вклада на аналогичный срок.
 ■ Капитализация дохода в день наступления срока возврата вклада и выдача капитализированных процентов.
 ■ Вклад может быть открыт на имя другого лица.

Вносится наличными и безналичными денежными средствами
 Срок вклада — 25 календарных дней
 Размер процентной ставки — фиксированный
14,5% годовых
 Минимальная сумма вклада —
100 000 белорусских рублей
 Сохранность и возврат вкладов в АСБ «Беларусбанк» гарантируются в порядке, установленном законодательством РБ.

www.belarus-bank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка РБ № 1 от 27.10.2006г.



АГУРКИ
 Добра растуць і даюць высокі ўраджай на рыхлых урадлівых лебах, багатых перазоём і блізкіх да нейтральнай рэакцыі на кіслотнасці. Па-трабуюць сонечнага, ахаванага ад ветру месца. Агуркі не рэкамендуецца вырошчваць на адным месцы часцей чым адзін раз у пяць гадоў. Леншыя напярэднікі — капуста, таматы, перцы, бабовыя (акрамя фасолі) і аднагадовыя травы.
 У гэтым сезоне «МінскСортНасенАгародніна» прапануе вам наступныя сарты і гібрыды агуркоў:

Сорт/гібрыд	Тэрмін ад усходу насення да поладанняжні, дзён	Паверхня плода	Асаблівасці	Сорт/гібрыд	Тэрмін ад усходу насення да поладанняжні, дзён	Паверхня плода	Асаблівасці
«Аист»	52-56	буынабурстыя	пчолаапыляльныя	«Кронос F1»	44-48	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Аладин F1»	56-60	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Ла Белла F1»*	50-54	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя
«Алексей F1»	45-50	сярэднебурстыя	самаапыляльныя	«Левина F1»*	50-53	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя
«Амур F1»	45-50	сярэднебурстыя	самаапыляльныя	«Либелла F1»*	49-54	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя
«Анника F1»*	53-57	сярэднебурстыя	самаапыляльныя	«Лорд F1»	53-57	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Бидретта F1»*	49-54	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя	«Моринга F1»*	44-49	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя
«Борус F1»	45-49	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Перента F1»	43-47	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя
«Верасень»	55-60	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Пижник F1»	48-52	сярэднебурстыя	самаапыляльныя
«Вясёлка F1»	50-55	буынабурстыя	пчолаапыляльныя	«Посошок F1»	49-54	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Взгляд F1»	46-50	буынабурстыя	пчолаапыляльныя	«Родничок F1»	50-55	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Гермес F1»	43-47	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Свитаанак»	55-60	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Гинга F1»*	43-48	дробнабурстыя	самаапыляльныя	«Святослав F1»	47-50	буынабурстыя	самаапыляльныя
«Деликатес»	50-55	дробнабурстыя	пчолаапыляльныя	«Славянский»	54-58	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Зарница»	53-58	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Соловей F1»	45-49	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Зубренок F1»	50-53	буынабурстыя	пчолаапыляльныя	«Струмок F1»	49-54	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Ира F1»*	47-52	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Титус F1»	50-55	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя
«Клавдия F1»	52-56	дробнабурстыя	самаапыляльныя	«Фермер F1»	51-55	буынабурстыя	пчолаапыляльныя
«Конни F1»*	45-50	дробнабурстыя	самаапыляльныя	«Форум F1»	47-50	дробнабурстыя	самаапыляльныя
«Коралл»	43-47	буынабурстыя	пчолаапыляльныя	«Цезарь F1»	45-50	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя
«Коринна F1»*	43-47	дробнабурстыя	самаапыляльныя	«Элиза F1»*	40-45	сярэднебурстыя	самаапыляльныя
«Крак F1»	55-59	сярэднебурстыя	пчолаапыляльныя	«Янус F1»	44-48	буынабурстыя	пчолаапыляльныя

* насенне нямецкай фірмы «Зацімэкс Квэдлінбург»

Набыць насенне ААТ «МінскСортНасенАгародніна» вы можаце па адрасах:

агпоны продаж: 223017 Мінскі р-н, пас. Гагава тэл.: (017) 503-41-80, 503-41-56, 503-41-58; факс: (017) 503-60-00

дробнаагпоны продаж: 220014 г. Мінск, вул. Мініна, 21, корп. 1 тэл./факс: (017) 226-25-85, 226-38-79

Розничны продаж ажыццяўляецца праз фірменныя магазіны «НАСЕННЕ» ААТ «МінскСортНасенАгародніна» па адрасах:

г. Мінск: вул. Касялёва, 36; Камяроўскі рынак (на адкрытым рынку); вул. Я. Коласа, 48; вул. Барадзінская, 31; Чарвёнскі рынак (пасыльні); прасп. Газеты «Праўда», 24а; вул. Мініна, 21, корп. 1; вул. Алтэйская, 64, корп. 1; вул. Дуніна-Марцінкевіча, 10; вул. Станіславаўскага, 34; вул. Альшэўскага, 73; скрыжаванне вул. Адзінцова—Якубоўскага;

г. Барысаў, прасп. Рэвалюцыі, 30; г. Маладзечна, вул. Міру, 12; г. Жодзіна, прасп. Сыраватка, 3.

СУБОТА, 14 КРАСАВІКА

5.55 «Набарэжная Арфеур, 36». Серыял.
 6.50 Дзень спорту.
 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
 7.05, 9.05 Прэс-агляд.
 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!
 7.20, 8.10 Ты ўбачыш Першы!
 7.25, 8.25 Дзелавае жыццё.
 7.45, 8.45 Зона Х.
 9.10, 20.00 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».
 9.55 Здароўе.
 10.25, 16.50 Серыял «Кяханне як каханне».
 11.20 Вось такія прагі.
 12.00 Існасць.
 12.40 Тэйны смак.
 13.10 Шпілька.
 13.40 ЕўраФэст. Дзень за днём.
 13.55 «Формула-1». Гран-пры Бахрэйна. Кваліфікацыя.
 15.20, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.55 Зямельнае пытанне.
 15.55 Галерэя вобразаў.
 16.20 Кухня гумару.
 17.25 «Ваша лато».
 19.35 Вакол планеты.
 21.00 Панарама.
 21.40 Камедыя «Чылаўт!».
 23.30 Драма «Забойства першай ступені».

7.00 «Суботняя раніца».
 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Навіны, навіны.
 9.05 Серыял «Сябры».
 9.45 «Здароўе».
 10.35 «Смак».
 11.10 Мультифільм «Баба Яга супраць».
 11.40 «Дзікі маладняк».
 «Выход у свет».
 12.15 «Тэлеацэпсіс «Саюз»».
 13.00 Камедыя «Вялікія гонкі».
 16.10 «Уладальнік гары».
 17.25 Суботні «Ералаш».
 17.45 КВЗ.
 20.00 Вялікая палітыка.
 21.00 Навіны спорту.
 21.05 «Дзве зоркі».
 23.30 Камедыя «Формула Зэрро».

Аспіранты, навуковыя даследаванні якіх стыняны, вырашаюць пакараць казіно, гаспадыня якога забірае стары падвал дома, дзе размяшчалася іх лабараторыя, з дапамогай яе ж рулеткі.
 1.20 Маст. фільм «Макс». Гэта апавяд, які праходзіць праз мастацтва, палітыку, каханне, надзею, нецярлімасць, назойлівую ідэю і разбуральную агрэсію і паказвае пачатак галюнага паваротнага моманту ў сучаснай гісторыі.

7.00 Добрая навіна.
 10.50 Школа рамонту.
 11.45 Сезон у дачы.
 12.15 Баскетбол. НБА. Дэнвер Нагетс—Нью-Арлеан Хорнетс.
 14.00 Тэлеацэпсіс «Калі ж пойдзе снег?».
 15.15 «Тэатр. Выбраннае».
 15.55 Футбол. Чэмпіянат Беларусі. Гомель—Нафтан.
 17.55 Усё пра баскету.
 18.25 Святло далёкай зоркі. Сямей Гегус».
 18.50 «Лёс чалавека».
 19.15 Камедыя «Жандар і жандармкі».
 21.10 «Прыстанак душы».
 21.00 Мікалаеўскі сабор (г. Брэст).
 21.35 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Манчэстэр Сіці—Ліверпуль».
 23.20 Бокс. Мікалай Валугеў—Руслан Чагаеў.

6.15 «Дэтэктыўныя гісторыі»: «Афера жаночага роду».
 7.00 «Ваенная таяна».
 7.45 «З дакладных крыніц».
 8.00 «Прыгоды кенгуряня».
 8.25 «Трое зверху». Серыял.
 9.10 «Голы кухар».
 9.45 «Наш дом».
 10.10 «Мінск і мічанне».
 10.40 «Дэтэктыўныя гісторыі»: «Значныя геніі».
 11.30 «Лёсам напісаная радкі».
 12.00 «Спадары афіцэры».
 13.00 «Перапынак». Мультисерыял.
 13.50 Маст. фільм «Набытак рэспублікі».
 15.15 «Народжаня ў СССР».
 16.00 «Надзвычайныя гісторыі»: «Віктар Цой. Сон са смаротнымых зыходам».
 16.55 «Відзёма-нявідзёма».
 17.30 «Наша справа».
 17.40 «Неверагодныя гісторыі».
 18.05 «Ратраманя».
 19.30 «24 гадзіны».
 20.00 «СТБ-спорт».
 20.10 Маст. фільм «Горац: Крыніца».

7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі.
 7.10 Добрая раніца, Расія!
 9.05 «Ваенная праграма».
 9.30 «Ранішняя пошта».
 10.00 Пакой смеку.
 11.10 Мясцовы час. Весткі—Масква.
 11.20, 19.00 «Сакрэт постелеху».
 11.40 Гарадок. Дайджэст.
 12.10 Суботнік.
 13.00 Вакол свету.
 14.20 Дэтэктыў «Процістаяне».
 15.40 «Формула ўлады».
 22.10 «Відавочнае—неверагоднае».
 16.40 «Смяцка дзавалюецца».
 18.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. Тыдзень у горадзе.
 20.20 «Суботні вечар».
 22.20 Камедыя «Джуніёр».
 Вучоныя-медыкі працуюць

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 2140 «ЧЫЛАЎТ!» (ІСПАНІЯ, 2003 Г.)
 Узнагароды: прэмія «Ondas» Саюза журналістаў Каталоніі за лепшую жаночую ролю.
 Хусто — акцёр кабарэ, Айрыс — мілая дзяўчына, якая дзе ўрокі кулінарыі. Але кабарэ і ўрокі — не вельмі даходныя заняткі, і забавная сям'я шуменуаў з усіх сіл спрабуе раскруціцца ў свеце шоу-бізнесу.
 Рэжысёр — Дунія Айтса, Фелікс Саброса. У ролях: Пелон Ньета, Кандэла Пенья, Лолес Леон.



ПЯТНІЦА, 13 КРАСАВІКА

5.55, 16.50 Серыял «Набарэжная Арфеур, 36».
 6.50, 0.20 Дзень спорту.
 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 Навіны.
 7.05, 9.05 Прэс-агляд.
 7.10, 8.10 Добрай раніца, Беларусь!
 7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы!
 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавае жыццё.
 7.45, 8.45 Зона Х.
 9.10, 19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».
 9.55 Шпілька.
 10.30, 17.55 Серыял «Кяханне як каханне».
 11.25 «Эпоха». Ефрасіння Полацкая.
 12.10 Сфера інтарэсаў.
 12.30 Драма «Бывай, шпана замасквазская...».
 14.15 ЕўраФэст. Дзень за днём.
 14.30 Альманах падарожжаў.
 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
 15.30 Мультифільм.
 15.45 Серыял «Старшакласнікі».
 16.15, 0.30 Серыял «Дзядуля маёй мары».
 19.35 Зона Х.
 21.00 Панарама.
 21.40 Культурныя людзі.
 22.30 Хакэй. НХЛ. Агляд тыдня.
 23.30 Баскетбол. НБА. Агляд тыдня.
 0.00 Драма «Авадзень».

23.45 Што? Дзе? Калі?
 1.15 Маст. фільм «Пастка часу».
 Вы хацелі б паўтараць лепшыя моманты свайго жыцця зноў і зноў з дапамогай кішэчнай машыны часу?

7.00 Ранішняя падзарядка.
 8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».
 8.50, 15.50 Навіны культуры.
 9.00 У гэты дзень.
 9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».
 9.55 Дак. фільм «Жан Марэ, паубог».
 10.50, 19.25 Серыял «Залатая цэцэ».
 11.20 Ядзім дома.
 11.50, 12.45 Анекдот. LAD.
 12.15 «Спорт, спорт, спорт...».
 13.00 П. Клодэль. Спектакль «Паедадленне Мары».
 16.10 Мультисерыял «Карней і Берні».
 16.35 Серыял «Незямная гасця».
 17.00 Жансавет.
 20.05 Кальханка.
 20.20 Беларуская часінка.
 21.15 «Прыстанак душы».
 Свята-Пакроўская царква (пасёлак Вейна, Магілёўская вобласць).
 21.45 Правы чалавека.
 22.00 Дэталі.
 22.30 Хакэй. НХЛ. Агляд тыдня.
 23.30 Баскетбол. НБА. Агляд тыдня.
 0.00 Драма «Авадзень».

6.05, 17.20 «Міншчына».
 6.15 «3 чалавечыя рэгіёны».
 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
 8.40 «Аўтапанарама».
 9.00 «Прапаршчык». Серыял.
 10.00 «Сталкер».
 10.40 «Тэма дня».
 10.45 «Наша справа».
 11.00, 18.25 «Пяць мінут да метро». Серыял.
 12.00 «Турнысты». Серыял.
 13.00 «Асабісты інтарэс».
 13.50 «Студэнты 2». Серыял.
 14.50 «Геркулес». Мультисерыял.
 15.15 «Відавочнае прадстаўляе: самае шакіруючае».
 16.00 «Есць кантакт».
 16.50 «Бабскі бунт».
 17.30 «Званая вясцра 3».
 20.05 «СТБ-спорт».
 20.20 «Добры вечар, малыш».
 20.30 Камедыя «Дваццаць баксаў».
 22.55 «Відзёма-нявідзёма».
 23.30 «Бла-бла-шоу».
 0.45 Маст. фільм «Дзясця з паловай блэў».

7.00 Добрай раніца, Расія!
 9.10 «Мой сябрабры шар. Аляксей Каплер».
 10.00 Серыял «За ўсё табе дзякую-2».
 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

НЯДЗЕЛЯ, 15 КРАСАВІКА

6.45 Мультифільмы.
 7.25 Дак. серыял «Любіцелі жыццё».
 7.50 Сузор'е надзей.
 8.30 Раўнавага: асроддзе пражывання.
 9.00, 12.00, 16.25 Навіны.
 9.05 Арсенал.
 9.35 Рацішчын хвала.
 10.10 У свеце матораў.
 10.45 Компас.
 11.25 Усе стыхіі.
 12.10 Камедыя «Хачу вашага мужа».
 13.30 Мужчынскі характар.
 13.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэаацэпсіс.
 14.25 «Формула-1». Гран-пры Бахрэйна.
 16.35 Навіны рэгіёна.
 16.55 Час кіно.
 17.25 ЕўраФэст. Удзельнікі Еўрабачання-2007.
 18.00 Суперлато.
 19.00 Меладрама «Нічога страшнага».
 21.00 Панарама тыдня.
 22.25 Трылер «Чорная адмеціна».
 У яго ёсць тры дні для раскруціцца забойства... самога сябе!

6.15 «Схема смеку».
 7.00 Фільм-казка «Асліная шкура».
 8.25 «Трое зверху». Серыял.
 9.15 «Аўтапанарама».
 9.40 «Відавочнае прадстаўляе: самае смешнае».
 10.30 «Культурнае жыццё».
 11.05 «Культурнае жыццё».
 11.35 «Добры дзень, доктар».
 12.05 «Спадары афіцэры». Серыял.
 13.05 «Перапынак». Мультисерыял.
 13.50 Маст. фільм «Набытак рэспублікі».
 15.15 «І я вачі пры вачыце я скажу...».
 16.00 «Новыя падарожжы дзілетанта».
 16.30 «24 гадзіны».
 16.50 «Нацыянальны здабытак». Асвенкі.
 17.10 «Прыватныя гісторыі».
 17.20 «Відавочнае прадстаўляе: самае шакіруючае».
 19.00 «Аўтапанарама».
 19.30 «Тыдзень».
 20.45 Драма «Маё жыццё».

7.00 «Нядзельная раніца».
 8.00, 9.00, 16.00 Навіны навіны.
 9.05 Нядзельная прапаведзь.
 11.15 Аўтагонкі. Суперкубак «Порш».
 12.30, 17.45 Веласпорт. Пра тур.
 13.30, 16.00 Тэніс. Турнір АТР у Іспаніі.
 15.15, 19.30 Тэніс. Турнір WTA ў ЗША.
 23.00 Рэстлінг.
 0.30 Навіны «Еўраспорту».
 0.45 Байцоўскі клуб.
 2.30 «Дужэйшыя людзі планеты».

6.10 Камедыя «Жандар і жандармкі».
 7.50 Мір вашаму дому.
 8.00 Дзіцячая гадзіна.
 9.10 Серыял «Джэк і бабовае дрэва».
 10.00 Які гэта робіцца.
 10.30, 13.15, 16.40 «ПРА-соўванне».
 10.45 Смяцкая раніца.
 11.15 Сама сабе гаспадыня.
 11.50 «Спявай, душа!».
 12.15 Гаспадар.
 12.45 Слова пісьменніка.
 13.30 Драма «Прыкванты».
 15.25 «Спорт, спорт, спорт...».
 15.55 Вас выклікае Спартландыя.

7.00, 11.00, 14.00 Весткі.
 7.10 Казка «На залатым ганку сядзелі».
 8.20 Мультифільмы.
 9.00 «Дыялог пра жыццё».
 9.35 Студыя «Здароўе».
 10.05 «Сам сабе рэжысёр».
 11.10 Мясцовы час. Весткі—Масква.
 11.20 «Сто да аднаго».
 12.20 «Аншлаг і Кампанія».
 13.15 Фітіль.
 14.20 Дэтэктыў «Процістаяне».
 15.40 Весткі. Дзясцяжурная часць.
 16.10 «Сумленны дэтэктыў».
 16.40 Гарадок. Дайджэст.
 17.10 Юбілейны канцэрт радыёстанцыі «Маяк».
 19.00 «Спецы тыдня».
 20.00 «Спецыяльны карэспандэнт».
 20.25 Бавік «Раптоўная смерць».
 22.35 Маст. фільм «Убраць Картэра».

6.00, 15.00 Дак. серыял «Зубленныя светлы».
 7.30 Дзіцячы сеанс.
 8.00 Серыял «Маўлі».
 8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе».
 8.45 Хто лепшы за нас?
 9.00, 17.00 Камедыіны катэяль.
 9.30 Ведаем рускую!

11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.
 11.50 Драма «Паднятая цаліна».
 13.40 Весткі. Дзясцяжурная часць.
 14.40 Пакой смеку.
 15.30 Суд ідзе.
 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць.
 17.10 Серыял «Кулагі і партнёры».
 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік».
 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.
 19.45 «Юрмала».
 21.05 Маст. фільм «Шчасце нічога не вартае».
 23.10 Камедыя «Цудоўная Рыта».

8.05, 13.45, 17.15, 18.50 Весткі—Масква.
 8.10 Маст. фільм «Не было клопату».
 9.40 «Дэтэктыўныя гісторыі»: «Пісьмо з таго свету».
 10.15, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.
 10.45 «У цэнтры ўвагі».
 «Малведнікі-2».
 11.20, 2.20 «Адня справа на дваіх». Серыял.
 13.50 Небясцеленая зона.
 14.30, 20.05 «Штылет-2». Серыял.
 15.55 Дзелавае Масква.
 17.20 Навіны любімай жывёлы.
 18.55 «У цэнтры ўвагі».
 «Мо да на іслам».
 22.10 «Народ хоча ведаць».
 23.10 Падзеі. 25-я гадзіна.
 0.00 Драма «Пагавары з ёй».
 3.05 Маст. фільм «Гады малады».
 4.25 «Нічога асабістага».
 «Забіць фанэграму».
 5.05 «Рэпарцёр».

8.00 Сёння раніцай.
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
 10.25 «Гарвардскія званы».
 10.50 «Крымлянальная Расія».
 11.20 Серыял «Толькі ты...».
 12.10 «Дзве праўды».
 13.25 Серыял «Дыёт».
 14.20 Серыял «Мой генерал».
 15.05 «Авіятары».
 15.35 «Агляд. Выратавальнікі».
 16.25 Серыял «Масква. Цэнтральная акруга».
 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
 19.45 «Следства вялі...».
 20.40 Гістарычная камедыя «Краскі галандца».
 22.55 Бавік «Раптоўная смерць».

9.30, 16.30 Веласпорт.
 10.30, 12.00, 13.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 1/4 фіналу.
 11.45 Вось гэта дзіва!!!
 13.15 Вось гэта дзіва!!!
 14.30, 18.00 Тэніс. Турнір АТР у Іспаніі.
 20.00 Тэніс. Турнір WTA ў ЗША.
 21.45, 0.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы.
 22.30 «Дужэйшыя людзі планеты».
 23.00 Покер. Еўратур.
 0.30 Экстрэмальны спорт.
 2.00 Часопіс «Уцёкі».

ФІЛЬМ ДНЯ